



Чым зацікавіць маладога спецыяліста

СТАР 1



Як бавяць час пенсіянеры

СТАР 5



Высокае мастацтва — у армейскім страі

СТАР 6



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

НЕАДНАБАКОВАЯ ВЫГАДА

Рэалізацыя інвестпраекта па вытворчасці ў Барысаўскім раёне легкавых аўтамабіляў абмяркоўвалася 14 студзеня на рабочай сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Міхаілам Мясніковічам і старшынёй Міннаблвыканкама Сямёнам Шапірам. Аб гэтым БЕЛТА паведамліў ў прэс-службе беларускага лідара.

«У пачатку нашай размовы можна сказаць: тое, аб чым марылі многія беларусы і, перш за ўсё, я, здзейснілася, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Беларускі аўтамабіль мы вырабілі разам з нашымі кітайскімі сябрамі і, паводле маіх даных, прыкладна 2,5 тыс. прадалі ў мінулым годзе. І попыт на такі тып аўтамабіляў ёсць не толькі ў Беларусі, але і за межамі нашай краіны».

Прэзідэнт пацкаваўся наагула на магчымых праблемах у працэсе вытворчасці і рэалізацыі аўтамабіляў. «Вы цудоўна разумееце, што мы, вырабляючы ў Беларусі з кітайскімі сябрамі гэты аўтамабіль, умешваемся ў святая святых перш за ўсё Расіі. Мы будзем яго прадаваць па ўсім свеце, у тым ліку ў Расіі і Казахстане, — адзначыў беларускі лідар. — Мне цікавіць сённяшняе рэакцыя расійскага аўтапрамаўскага лобі. Але, я так разумею, у Расіі гэты аўтамабіль атрымаў усе дазволы і сертыфікаваны. Мы маем магчымасць яго там прадаваць. У сувязі з гэтым — пытанне ўтылізацыйнага збору. Як яго вырашаецца? Лічу, што трэба і кітайскіх таварышаў да гэтага падключыць і вырашаць гэту праблему, калі яна існуе».

«Справа нашага гонару гэты аўтамабіль вырабіць менавіта ў такіх аб'ёмах і ў тыя тэрміны, якія мы плануем», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Аўтамабіль добры, ён карыстаецца попытам. Значыць, трэба яго вырабляць. Больш таго, нямаюць нашых буйных прадпрыемстваў атрымліваць заказы на вытворчасць камплектуючых. Таму гэта вельмі важны навукаёмкі і інвацыйны праект, і мы яго абавязкова павінны рэалізаваць», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Пры гэтым вытворчасць у Беларусі айчынных легкавых аўтамабіляў на ўзроўні сусветных стандартаў Прэзідэнт паставіў у адзін рад з рэалізацыяй праектаў у сферы космасу і будаўніцтвам АЭС.

Паводле слоў Міхаіла Мясніковіча, у Барысаве ўжо рэалізаваны першы этап па стварэнні зборачнай вытворчасці магутнасцю 10 тыс. аўтамабіляў у год. У далейшым прадугледжваецца стварэнне экспертаарыентаванай вытворчасці магутнасцю 120 тыс. аўтамабіляў у год. Праект плануецца рэалізаваць сумесна з кітайскай кампаніяй «Джылі». «Мы выкарыстоўваем іх вопыт. Гэта вялікая, адна з вядучых кампаній, якая вырабляе некалькі соцень тысяч аўтамабіляў у год і мае даволі добрую рэпутацыю на рынках. У цэлым праект ацэньваецца прыкладна ў \$650 млн, у тым ліку інвестыцыі ў асноўны капітал — амаль \$450 млн», — расказаў ён.

Урадам распрацаваны праект указа Прэзідэнта «Аб некаторых пытаннях арганізацыі вытворчасці легкавых аўтамабіляў». «Мы не спяшаліся з гэтым указам, таму што трэба было стварыць магутнасці па буйнавузлавой зборцы і паглядзець, як рэагуе рынак на яшчэ аднаго вытворцу легкавых аўтамабіляў», — сказаў прэм'ер-міністр.

Міхаіл Мясніковіч прызнаў, што ўмовы рэалізацыі няпростыя, паколькі толькі ў Расіі цяпер працуюць каля трох дзясяткаў прадпрыемстваў па зборцы легкавых аўтамабіляў. І ў гэтым плане неабходна працаваць як над скарачэннем выдаткаў, так і імкнуцца да таго, каб у Беларусі фарміравалася максімальная дабаўленая вартасць, а адпаведна зарплата рабочых, падатковыя паступленні. Адначасова і ў кітайскага боку павінна быць зацікаўленасць працаваць у Беларусі і сумесна вырабляць аўтамабілі. «Тут не можа быць аднабаковай выгады. Праект павінен быць узаемавыгодным, і да гэтага мы імкнёмся. Гэта закладзена ў аснове праекта указа», — падкрэсліў прэм'ер-міністр.



ЦАРСКІЯ КАЛЯДЫ

Уноч з 13 на 14 студзеня ў вёсцы Семежава Капыльскага раёна чарговы раз з'явіліся «цары» — захавальнікі старажытнага беларускага каляднага абраду. Сваім унікальным абрадам абавязаны салдатам і афіцэрам царскай арміі, якія ў XVIII стагоддзі, знаходзячыся на Капыльшчыне, падчас калядных свят хадзілі па хатах мясцовых жыхароў і паказвалі вясёлыя сцэны. За ўмешкі і добры настрой сяляне дзякавалі «акцёрам» прысмакамі. Салдаты пайшлі з вёскі, а яе жыхары захавалі традыцыю, узабагацілі святочнае дзеянне ўнікальнымі асаблівасцямі.

«Царская» дэлегацыя, што складаецца з «салдат» (маладых мужчын, апранутых па-святочнаму, у белае, падперзаныя крывяна-чырвонымі саматканымі сямейскімі паясамі), двух цароў, лекара, бабы і кульгавага дзеда, наведвала двары сямейцаў. Лічыцца, што калі «цары» завіталі ў хату, то наступны год будзе шчаслівы і багаты. У хаце хлопцы паказвалі эпізод гістарычнай драмы «Цар Максіміліян», спявалі і жартавалі.

Калі на вуліцы стала цёмна, дарогу «царам» асвятлілі паходні. На 17-ы год пасля адраджэння абраду частка «вопытных цароў» пакінула «прастол», састанушы месяц маладымі:

— Гэта першы год, калі я ўдзельнічаю ў «царах» як звычайны селянін, — расказавае «цар Мамай» са стажам Георгій Ціманаў. — Няхай маладыя цяпер пераймаюць і захоўваюць традыцыю. Я ім дапамагаю, падказваю, што і як трэба рабіць. Нават два сямейцкія паясы, якія мне падарвалі бабулі 17 гадоў у тым, падчас першых «цароў», я прэзентаваў клубу.

У 2009-м народны сямейцаўскі абрад «Калядныя цары» быў уключаны ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА.

Любоў БАЛЯЕВА. Фота аўтара.



ЛІЧБА ДНЯ

На 20%

прыраслі рублёвыя дэназіты ў краіне за 2013, валютныя — на 9,8%, заворочыцца ў статыстычнай справаздачы Нацыянальнага банка Беларусі. Пры гэтым за апошні месяц мінулага года рублёвыя дэназіты юрыдычных і фізічных асоб вырастлі на 3,6%, склаўшы на 1 студзеня Br65,18 трлн. Валютныя ўклады юрыдычных і фізічных асоб у снежня павялічыліся на 3,5% і склалі \$11,3 млрд на пачатак 2014 года.

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 15.01.2014 г.

Долар ЗША	9550,00 ▲
Еўра	13040,00 ▲
Рас. руб.	287,50 ▼
Укр. грыўня	1148,88 ▼

КОРАТКА

Аб'ём шырокай грашовай масы (ШГМ) у Беларусі за 2013 год павялічыўся на 19,8 працэнта і на 1 студзеня дасягнуў Br193 трлн 306,8 млрд. Пры гэтым у снежні ШГМ прырасла на 4 працэнта.

Цэны на гасцінічныя нумары ў Мінску да чэмпіянату свету па хакеі могуць вырасці на 10 працэнтаў.

Вікторыя Азаранка выйшла ў другі раўнд Australian Open. У стартавым аўдзіенце без наамагання абіграла шведку Іхану Ларсан — 7:6 (7:2), 6:2.

Да 70% парушэнняў хуткасных рэжымаў, зарэгістраваных супрацоўнікамі ДАІ Брэсцкай вобласці падчас спецыяльнага праекта «Транзіт», здзейснілі расіяне. Своеасаблівы антырэкорд быў зафіксаваны ў Баранавіцкім раёне. Жыхар аднаго з расійскіх рэгіёнаў на «Аўды А8» рухаўся па трасе з хуткасцю 200 км/г пры дазволенай 120.

Партугалец Крышціану Роналду прызначаны лепшым футбалістам планеты 2013 года. 28-гадовы форвард мадрыдскага «Рэала» атрымаў «Залаты мяч ФІФА» 13 студзеня на ўрачыстым цырымоні ў Цюрыху.



Пакланіцца святыні

«ЗАМЕСТ ЗОЛАТА — ЗЗЯННЕ ЧЫСТЫХ СЛОЎ І СПРАЎ, ЗАМЕСТ ЛАДАНУ — МАЛІТВА»

Прыкладзіцца да Дароў валхваў у Мінску вернікі змогуць ужо ў пятніцу ўвечары

Сёння каўчэг з вялікай хрысціянскай святыні знаходзіцца ў Санкт-Пецярбургу, а ўвечары 17 студзеня яго спецамалётам даставяць у Мінск. З 18.30 гэтага ж дня ў храме праведнага Іова шматпакутнага пры ДOME міласэрнасці (прыход храма-помніка ў гонар Усіх Святых) святыня будзе даступная для пакланення.

Як расказаў клірык Усіхсвяцкага прыходу протаіерэй Мікалай Сухановіч, пакуль плануецца, што доступ да Дароў будзе адкрыты па 23 студзеня ўключна з 8.00 да 22.00, але ў выпадку неабходнасці (калі нават уначы будзе шмат ахвотных дакрануцца да святыні) каўчэг з Дарамі будзе даступны для пакланення круглыя суткі.

СТАР 2



АДОРАННЯ ТАЛЕНТАМ

Мінскі абласны Савет дэпутатаў зацвердзіў прэміі 45 навучцам цэнтральнага рэгіёна. Гэта пераможцы заключных этапаў рэспубліканскіх алімпіяд па вучэбных прадметах, што занялі 1, 2 і 3 месцы, і конкурсу прафесійнага майстэрства 2013 года. Рашэнне накіравана перш за ўсё на сацыяльную падтрымку і стымуляванне інтэлектуальнай і творчай ініцыятывы дзяцей і падлеткаў.

Прэміяй у памеры 10 базавых велічын (1 базавая велічыня — 130 тыс. рублёў) ўзнагароджаны Мікіта Бокшыц з сярэдняй школы № 3 г. Любані, Цімур Брытвін з гімназіі № 3 г. Салігорска, Мікіта Сазановіч з сярэдняй школы № 3 г. Стоўбцы, а таксама навучэнка Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя Юлія Васілевіч. За другое месца належаць прэмія ў 8 базавых велічын, за трэцяе — 6. Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Жыллё

СЕЗОН ГЛАБАЛЬНАГА «ПАХУДЗЕННЯ»?

Паводле прагнозаў спецыялістаў, да лета сталічная жыллёвая нерухомасць патанее да 1300 долараў за «квадрат»

Устойлівы рост сярэдніх цэннікаў на сталічныя кватэры, які назіраўся на працягу 8 месяцаў летася, у верасні спыніўся. А вось пачынаючы з кастрычніка, мінскі другасны рынак жылля пачаў паціху здаваць свае пазіцыі. Чого нам чакаць на мінскім рынку жылля сёлета? Зрабіць аналіз сітуацыі ў жыллёвай сферы сталіцы карэспандэнту «Звязды» дапамагае наш пастаянны эксперт — кіраўнік агенцтва «БелНЦС», старшыня рады Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць» Мікалай ПРАСТАЛУПАЎ.

Актыўнасць пакупнікоў імкнецца да нуля

Летася ў першым паўгоддзі кватэры Мінска ўпэўнена даражэлі ажно да верасня, пасля чаго стабілізаваліся і адзначыліся тэндэнцыя на патаненне. Сапраўднае рэальнае карэкціроўка цен пачалася менавіта ў кастрычніку. Потым кожны месяц цэны падалі прыкладна на 2-2,5%. За гэты час колькасць здзелак скарацілася прыкладна ўдвая, расказавае наш эксперт. Ужо ў сярэдзіне снежня на рынку засталіся пераважна кватэры з завышанымі цэнамі. Таму тыя прадаўцы, якія хацелі прадаць свае кватэры, згаджаліся на зніжэнне цэннікаў. У выніку за мінулы год, з улікам падзення ў апошнія 4 месяцы, цэны на мінскія другасныя кватэры вырастлі прыкладна на 15%.

Павялічэнне кошту кватэр у 2013 годзе Мікалай Пасталупаў тлумачыць ростам сярэдняй заробатнай платы, якая ў параўнанні з 2012 годам павялічылася практычна ў паўтара раза. Аднак такая сітуацыя не магла працягвацца бясконца, бо адначасова назіралася павялічэнне цэннікаў на энэргасуб'екты, тавары і паслугі. Стала зразумела, што неамялекая інфляцыя ў краіне захаваецца і ў 2014 годзе. Рэальнае зніжэнне даходаў сярэдняга класа жыхароў сталіцы стала адбывацца і на цэнніках жыллёвай нерухомасці. Аднак і цяпер яшчэ асноўная маса прадаўцоў усё яшчэ жыве чаканнямі лета мінулага года, калі рэальная цена здзелкі складала прыкладна 1700 долараў за квадратны метр. Праўда, у апошнія дні года ў дагаворах куплі-продажу кватэр фігураваў кошт квадратнага метра прыкладна ў межах каля 1600 долараў за жыллёвы «квадрат». Але зараз і такі ўзровень цэннікаў не з'яўляецца для пакупнікоў прывабным. Некаторыя кватэры нават па такім кошце немагчыма прадаць.

СТАР 4

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

БРЫТАНСКАЯ ПАЛІЦЫЯ РАЗАГНАЛА АКЦЫЮ ПРАТЭСТУ ЭКОЛАГАЎ

У Вялікабрытаніі прайшла паліцэйская аперацыя па задушэнні так званых акцый прамога дзеяння ў удзелам дзясяткаў радыкальных экалагаў, якія выступаюць супраць здабычы сланцавых нафты і газу. Пад вартай апынуліся шэсць актывістаў. Затрыманні праходзілі ў горадзе Солсфран на паўночным захадзе Англіі, дзе кампанія Gas Energy пачала працэс разведвальнага свідравання. Для здабычы сланцавага газу і нафты выкарыстоўваецца метад фрэжінгу, або гідраўлічнага разрыву пласта. На думку спецыялістаў, ён стварае пагрозу забруджвання крыніц пітной вады хімікатамі, а таксама можа правакаваць землетрысся. У сувязі з гэтым у большасці краін Еўропы на распрацоўку сланцавых радовішчаў накладзены мараторы.

У ТАДЖЫКІСТАНЕ АНАНСАВАЛІ ПЕРАХОД ШКОЛ НА 100-БАЛЬНУЮ СІСТЭМУ

«Азія-Плюс» са спасылкай на намесніцу міністра адукацыі і навукі Тачыніса Махмадаву. Гаворка ідзе пра пераход ад пяцібальнай да стабальнай сістэмы ацэнак. Паводле інфармацыі міністэрства, ініцыятыва, звязаная з укараненнем у Таджыкістане міжнародных стандартаў адукацыі. «100-бальная сістэма ацэнак даасць магчымасць аб'ектыўнаму паступіць у ВНУ замежных краін, дзе практыкуецца такая сістэма», — адзначылі ў прэс-службе ведамства адукацыі.

У НАРВЕГІІ ЗАМЕРЗЛА РЫБА

Нарвежскае нацыянальнае радыё паведамляла пра імгненную гібель тысяч рыбін у заліве на востраве Ловунд. Тампература паветра там на той момант дасягала мінус 78 °С. Асноўнай прычынай трагедыі стаў кашмарны холад у спалучэнні з моцным усходнім ветрам, які цягам некалькіх гадзін ператварыў мора ў лёд. Мноства рыб трапіла ў лядовую пастку і было замарожана імгненна. Гэтая аномальная тэмпература з'яўляецца незвычайнай не толькі для Нарвегіі, але і нават для Паўночнага полюса.



ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КАРЫСЦЬ СОКАЎ — МІФ?



Брытанскія эксперты заклікаюць выкрасціць пладовы сок са спіса рэкамендаваных прадуктаў, якія павінны перакрываць патрэбу чалавека ў ліцы порцыях агароднін і садавіны на дзень, перадае The Hindu. Сутнасць у тым, што ў соку толькі ж цукру, колькі ў і газіроўцы. У прыватнасці, шкодным фруктовы сок лічыць Сюзан Джэб, кіраўнік даследаванняў атлусцення і харчавання ў Кембрыджы. Цукар з соку ўсмоктваецца практычна імгненна. Таму да таго моманту, калі сок трапляе ў страўнік, цела ўжо не можа адрозніць, напрыклад, апельсынавы сок ад колы.

Лепш з'есці цэлы плод, а сок, калі вельмі хочацца піць, варта разводзіць вадой. Трэба сказаць, аналагічны асяргодзі выказваліся яшчэ ў 2004 годзе іншымі даследчыкамі. Яны тады прыйшлі да высновы, што сок і смузі (кактэйль з садавіны) з'яўляюцца новай пагрозай для рацыёну сучасных людзей. Напрыклад, можна з'есці 1-2 апельсіны і насыціцца або выпіць смузі з 6 апельсінаў, а праз шэсць гадзін падзець так, быццам да смузі і не ёй гэды. Больш за тое, падобны напой можна па канцэнтрацыі цукру параўнаць з вялікай порцыяй колы.



КУЛЬТУРА ЗДАРОЎЯ: фізічная актыўнасць

ДЛЯ ПАДТРЫМАННЯ ЗДАРОЎЯ ШТОДЗЕНЬ НЕАБХОДНА 30 МІНУТ УМЕРАНАЙ ФІЗІЧНАЙ АКТЫЎНАСЦІ* (НЕ АБАВЯЗКОВА БЕСПЕРАПЫННАЙ)

АПТЫМАЛЬНАЯ ФІЗІЧНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ: 20-30 мінут актыўных фізічных практыкаванняў, якія палепшаюць наступленне кіслароду ў арганізм, - не менш як 3 разы на тыдзень, практыкаванні для ўмацавання м'яшцаў - не менш як 2 разы на тыдзень.

рабіце 3-5-мінутныя перапынкі пасля кожнай гадзіны работы

па магчымасці, не карыстайцеся ліфтам

прайдзіцеся пеша

аддавайце перавагу актыўнаму адпачынку ў час выхадных

НАЙБОЛЬШ РАСПАЎсюДЖАНЫЯ ВІДЫ АКТЫЎНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ

інтэнсіўная (хуткая) хадзьба
катанне на каньках
катанне на лыжах
заняткі на трэнажорах ("бегучая дарожка", веласіпед)
плаванне

тэніс
верхвая язда
язда на веласіпедзе
спартыўныя танцы
азэрбыка
вяславанне

Некалькі парад па ўмацаванні здароўя:

- фізічная практыкаванні пачынаюць у павольным тэмпе і паступова павышаюць іх інтэнсіўнасць;
- арыентаваны на свае густы (руховае гульні, хадзьба, язда на веласіпедзе і г.д.), на асаблівасці распрадку дна;
- замаймацца фізічнымі практыкаваннямі рэгулярна;
- перыядычна змяняць віды фізічных практыкаванняў (бег, веласіпед, тэніс і да т.п.), тым самым вы выключыце элемент манатоннасці ў занятках, змяняючы верагоднасць спынення заняткаў;
- падтрымліваць фізічную актыўнасць дзясцей з ранняга узросту.

*Умераная фізічная актыўнасць - любы від мысцёвай дзейнасці (спецыяльныя фізічныя практыкаванні, проста хадзьба, работа на прывідным участку).

Крыніца: Міністэрства аховы здароўя Беларусі. © Інфаграфіка БЕЛТА

ЗЛАЧЫННАСЦЬ АДСТУПАЕ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка задаволены вынікамі работы МУС у 2013 годзе. Такую ацэнку кіраўнік дзяржавы даў 14 студзеня, прымаючы з дакладам міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча, паведамлілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Аляксандр Лукашэнка пракаментываў нядаўняе прысуджэнне дзяржаўных ўзнагарод кіраўніцтву сілавога блока. Прэзідэнт падкрэсліў, што гэта першы за ўсё ацэнка вынікаў работы за мінулы год. «Міністэрства абароны правяло вельмі маштабнае вучэнне, і, вядома, у гэтым вельмі вялікая заслуга міністра — Юрыя Жадобіна. І тое, што дзясяткі ваенных гарадоў аднавілі з руін і поплу, прывялі ў нармальны стан, і тое, што ў нас армія адчувае сабе як армія, і тое, што мы вызначылі на перспектыву — гэта вялікая яго заслуга», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Узнагароду старшыні КДБ Валерыю Вакульчыка Прэзідэнт растлумачыў яго вялікім асабістым укладам у стварэнне Следчага камітэта.

Што датычыцца ўзнагароджання міністра ўнутраных спраў, то кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў яго складалася добрае меркаванне аб рабоце міліцыі ў мінулым годзе. «Міліцыя працавала надарна. Гэта не для пахвалы. Вы ведаеце, што я не вельмі любю хваляваць людзей, але тым не менш трэба аддаць належнае», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў далажыць аб існуючых праблемных пытаннях у міністэрстве, а таксама аб сітуацыі з кадрамі, наколькі атрымалася яе змяніць у МУС і падначаленых структурах у сувязі з праведзенай рэарганізацыяй. Кіраўнік дзяржавы таксама дадаў, што вынікі дзейнасці як МУС, так і іншых сілавых ведамстваў, пракуратуры, будуць разгледжаны пазней.

Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч далажыў аб некаторых пытаннях развіцця сістэмы МУС у будучым, прапанаваўшы шляхі далейшага ўдасканалення і рэфармавання.

Гаворачы аб выніках работы за 2013 год, міністр адзначыў, што удалося дабіцца зніжэння агульнага ўзроўню злачыннасці. Так, у мінулым годзе зарэгістравана амаль на 12 тыс. менш заяў і паведамленняў аб злачынствах. Скарацілася колькасць злачынстваў, учыненых раней судзімымі асобамі і непэўналетнімі. На думку Ігара Шуневіча, станоўчыя вынікі удалося дабіцца дзякуючы прафілактыцы правапарушэнняў.

Акрамя таго, меры, якія прымаюцца ў дзяржаве, далі магчымасць дабіцца зніжэння траўматызму і смяротнасці на дарогах. Так, амаль на 26 працэнтаў зменшылася колькасць парушэнняў скораснага рэжыму, і як вынік — знізілася колькасць загінулых і раненых грамадзян.

Па выніках даклада кіраўнік дзяржавы вызначыў Міністэрству ўнутраных спраў задачы для рэалізацыі ў бліжэйшай перспектыве і даў даручэнні, накіраваныя на далейшае ўдасканаленне дзейнасці органаў унутраных спраў.

ПАЦЯПЛЕННЕ

НЕ НЯСЕ НЕБЯСПЕКІ АЗІМЫМ

Непрывычныя для Беларусі плюсыявыя тэмпературы ў сярэдняе зімы не павінны негатывна паўплываць на азімыя збожжавыя. У гэтым запэўніў карэспандэнт БЕЛТА першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Леанід МАРЫНІЧ.

«Небяспекі для азімых збожжавых культур няма, — сказаў першы намеснік міністра. — Як мы ведаем, вегетацыя раслін адбываецца пры сярэднясутачнай тэмпературы 5 градусаў цяпла і вышэйшай. За ўвесь перыяд пацяплення ў Беларусі такой тэмпературы не было». Пры гэтым Леанід Марыніч звярнуў увагу, што ў краінах Заходняй Еўропы такія тэмпературы зімой з'яўляюцца нормай, і азімыя нармальна пераносяць зімоўку.

Турызм

РАСІЯНЕ ПАЛІОБЛІ МІНСК

Мінск увайшоў у тройку самых наведвальных расіянамі гарадоў СНД у 2013 годзе. Пра гэта паведамляе расійскі сэрвіс анлайн-бранаванняў атэляў OktoGo.ru.

Акрамя сталіцы Беларусі, у тройку увайшлі Кіеў і Адэса. Далей у рэйтынг наведванню ідуць Кішынёў, Алма-Ата, Баку, Львоў, Астана, Ерэван і Ташкент.

Рэйтынг OktoGo.ru складзены на аснове даных бранавання гасцініц расіянамі ў краінах СНД у 2013 годзе. У параўнанні з 2012 годам колькасць тураў па гарадах СНД, забранаваных расіянамі праз інтэрнэт, вырасла больш як у два разы.

У 2013 годзе расіяне падарожнічалі ў Мінск у сярэднім на тры дні. Найбольшай папулярнасцю карысталіся ў расійскіх турыстаў такія выдатныя мясціны, як Свята-Духаў кафедральны сабор на плошчы Свабоды, Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, Пішчалаўскі замак, абеліск на плошчы Перамогі і Траецкае прадмесце.

Свідельства або гаспадарства рэгістрацыі, печаткі і штампы Частнога торговага ўнітарнага прадпрыняця «Шторг» (Мінская область, Мінскі раён, аг. Луговая Слобода, д. 86, пом. 36, УНП 691428480) **считать недействительными.**

Справаздача Міжнароднага дабрачыннага фонду «Праект дапамогі дзецям Чаробыля» аб скарыстанні сваёй мэіасці за 2013 год

1. Колькасць заснавальніц Фонду — 8.
2. Набытая мэіасць — 2 будыны (дадні — з мэтай заснавання дзіцячага дома сямейнага тыпу, другі — з мэтай заснавання дома незалежнага пражывання малых інавалідаў).
3. Грашовыя сродкі, паступіўшыя ад заснавальніка ў якасці замежнай дабрачыннай дапамогі, — 329 572 еўра.
4. Грашовыя сродкі, паступіўшыя ад грамадзян Рэспублікі Беларусь, — 1 077 500 беларускіх рублёў.
5. Агульная сума расходуў, павяненых Фондам на дасягненне грамадска-карысных мэтай, адпавядаючых статусу, — 4 495 884 967 беларускіх рублёў.
6. Прадпрыемальніцкая дзейнасць Фондам не вялася.

Печать Частного торгового унитарного прадпрыняця «РусМежТорг» (Мінскі р-н, п. Лесной, ул. Фабрычная, 2а, пом. 5/9, УНП 691458445) **считать недействительными.**

Факт

КАНТРАБАНДУ СПЫНІЛІ

Супрацоўнікі Віцебскай мытні перашкодзілі незаконнаму ўезду двух кантрабандных грузавых аўтамабіляў «Вольва».



— Аўтамабілі ўязджалі на тэрыторыю Мытнага саюза ў якасці транспартных сродкаў міжнароднай перавозкі. Перавозчык — фірма, зарэгістраваная ў Літве. Грамадзяне гэтай краіны пры дэклараванні ўказалі, што грузавікі ехалі паражняком пад загрузку пенапласту. Але выяветлілася, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, — паведамлілі «Звяздзе» ў мытні.

«Вольва» хацелі ўвезці без выплаты мытных плацэжкоў. Два аўтамабілі агульным коштам больш як 2 мільярды рублёў канфіскаваны. Праводзіцца далейшая праверка ў рамках адміністрацыйнага працэсу.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

НАВАСЕЛЛІ ЧАКАЕЦЦА Ў ЛІПЕНІ

Адным з даўгабудуў з'яўляецца дзевяціпавярховік на 230 кватэр па Лагойскай вуліцы, што на ўскрайку горада. Менавіта сюды і прыехаў Андрэй Кабякоў. Кіраўнік Адміністрацыі асабліва цікавілі тэрміны здачы пабудуў і шляхі вырашэння праблем, бо, як прызнаўся Міхаіл АМЕЛЬЯНЧУК, старшыня Жодзінскага гарвыканкама, ёсць пэўныя пытанні з фінансаваннем. Усе даўгабуды павінны быць заданыя да ліпеня.

Тарас ШЧЫРЫ. Г. Жодзіна.



Яшчэ ў снежні Камітэт дзяржаўна-га кантролю прывёў далёка не самую прыгожую статыстыку. Аказваецца, у Мінскай вобласці найбольшая колькасць праблемных дамоў. У ліпені 2013 года ў спіс трапіла 106 будоўляў. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даў на вырашэнне праблемы 6 месяцаў.

— Мы ўжо выканалі праграму 2013 года. Увялі ў строй 4 жыльы шматпавярховыя дамы. А гэта агулам амаль 500 кватэр, — тлумачыць сітуацыю Канстанцін КУШНЕР, намеснік старшыні Жодзінскага гарвыканкама. — А цяпер мы закрываем графік па ўводзе праблемных дамоў. Спадзяемся на рытмічнае фінансаванне. Сёлета неабходна здаць 4 дамы.

Год гасціннасці: пытанні і адказы

САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ!

На чэмпіянаце свету прыедуць у асноўным маладыя людзі, музеі пачнуць працаваць пазней, а асобнай спецыяльнасці па агратурызме пакуль не прадугледжана

У 2014-м, аб'яўлены ў Беларусі Чыым гасціннасці, пра тое, як і чым забавіць інашэзямца турыста, мы будзем гаварыць яшчэ не раз. Пакуль жа, паводле слоў Вадзіма КАРМАЗІНА, дырэктара дэпартаменту па турызме, сёння толькі каля 10-15 працэнтаў турфірмаў займаюцца турызмам «на ўезд», нягледзячы на тое, што тым, хто развівае ўязны турызм, прапаноўваюцца льготы па аплаце ПДВ. Яно і зразумела: выязны турызм у нас сёння нашат больш папулярны. Пра гэта і іншае Вадзім Кармазін расказаў падчас інтэрактыўнага дыялогу ў рамках алайн-канферэнцыі на сайце БелТА.

сутачны рэжым работы неўзабаве пройдзе і тураператар «Цэнтркурорт», дзе плануецца стварыць «гарачыя лініі» і кол-цэнтры для дапамогі турыстам у рашэнні праблем, якія ўзнікнуць. А на чыгуначным вакзале будзе працаваць каардынацыйны цэнтр для вырашэння пытанняў на транспарце: хтосьці згубіў білет, хтосьці адстаў ад групы і да т.п.»

«Гастронамічны турызм» у модзе

«Падобныя ініцыятывы падтрымліваюцца. Ужо шосты раз праводзіўся традыцыйны фестываль «Мотальскія прысмакі», які набыў турыстычную накіраванасць. Летась у Мінску прайшоў кулінарны фестываль. Акрамя таго, адна з кафедраў БДУ актыўна займаецца адрэджаннем нацыянальнай кухні і тым, як яе паднесці турыстам.

У праекце плана мерапрыемстваў па Годзе гасціннасці значыцца арганізацыя рэспубліканскага сырнага фестываля, які пройдзе ў Мінску ці пад Мінскам».

пытанне асобнай спецыяльнасці па агратурызме, але, думаю, пакуль дастаткова абмежаваная курсамі павышэння кваліфікацыі. Не ўяўляю, як на працягу пярэдняй годзе можна навучыць такой спецыяльнасці.

Справа не толькі ва ўсмяшках, а і ў захаванні тых стандартаў, якія аб'ект турызму на сабе бярэ. Калі гасцініца «тыць зорак», тут ужо трэба ўсміхацца без усляяжкі чэмпіянатаў, як, між іншым, і ў астатніх гатэлях — гэта законнае патрабаванне да любой сферы абслугоўвання».

Ці лёгка інашэзямцу арыентавацца ў Беларусі?

«Многія нашы замежныя госці адзначаюць, што беларускія дарогі зручныя і інфарматыўныя, на іх лёгка арыентавацца і знайсці патрэбны населены пункт. Але пакуль не хапае дарожных паказальнікаў. За мінулы год мы сумесна з Мінкультам і Мінтрансам устанавілі паказальнікі па ўсіх літаральна аб'ектах так званай нулявой катэгорыі (гэта аб'екты са спіса гісторыка-культурнай спадчыны). Усяго ў рэгіёнах выраблена і ўстаноўлена 1700 знакаў рознай накіраванасці. Але больш нас хваляюць населеныя пункты, менавіта там важна забяспечыць добры ўзровень арыентавання. У гэтым плане Мінск сур'ёзна падцягнуў робату: і метрапалітэн, і вулічныя паказальнікі. Як паказвае апытанне, узровень інфарматыўнасці ў сталіцы людзей задавальняе».

Як рэкламаваць свае турыстычныя магчымасці за мяжой?

«Пачала працаваць новая версія сайта www.belarustourism.by, дзе створаны новыя інтэрфейсы і ўдасканалена сістэма навігацыі. Развіваецца сістэма электроннага бранавання. З'явілася мабільная эксклюрыя па Верхнім горадзе ў Мінску.

Сёння будзе арганізавана работа нацыянальнага стэнда на міжнародным турыстычных выставах Adventur (Вільно), EMITT (Стамбул), IMTM (Тэль-Авіў), ITW (Берлін), Intourmarket (Масква), WTM (Лондан), Tour & Travel (Варшава).

Да чэмпіянату свету па хакеі на падставе праведзенага конкурсу выбраны генеральны тураператар — «Цэнтркурорт». Заклучаны дагаворы аб супрацоўніцтве з турыстычнымі кампаніямі Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Польшчы, Славакіі, Швецыі, Швейцарыі, Фінляндыі, Германіі, ЗША, Канады і Італіі».

Падрыхтавала Эмілія ШЭЛЕСТ.

Хто прыдзе на чэмпіянаце свету?

«У асноўным да нас будуць ехаць госці з краін, каманды якіх удзельнічаюць у чэмпіянаце. На працягу 70 мейс чакаем расійн, пра тое, што іх будзе большасць, сведчыць продаж білетаў. Актыўна купляюць білеты з краін Скандынавіі, а таксама з Латвіі, Літвы; каля 5 працэнтаў выкуплены грамадзянамі Канады і ЗША.

Балельшчык — гэта асабліва турыст. Найперш яго цікавяць самі спартыўныя мерапрыемствы, а таксама размяшчэнне, аб'екты харчавання. Мы рэальна ацэньваем сітуацыю і не чакаем, што ўсе будуць заказваць экскурсійныя праграмы. Мы разлічваем на тое, што ў Мінску адначасова будзе 20 тысяч заўзятараў штодзённа, і гэта толькі тыя, хто прыдзе на матчы.

Нават у залежнасці ад нацыянальнасці турыста ёсць спецыфіка. Немцы, напрыклад, больш сямейныя людзі, будуць групамі прыязджаць. З Польшчы ці Літвы прыбудзе больш індывідуальных турыстаў. Сярэдні ўзрост гасцей ЧМ-2014 будзе, як мяркуюць, да 35 гадоў — найбольш актыўныя людзі, якія любяць падарожнічаць».

Ці падгасціцца пад турыстаў музей?

«Асноўныя аб'екты Мінска, напрыклад, мастацкі, гістарычны і іншыя музеі павінны адназначна працаваць не да 18 гадзін. Мы паставілі задачу да 1 лютага вызначыць аптымальны рэжым работы, каб задаволіць пажаданы турфірмаў і гасцей, якія вандруюць самастойна. Дадзена даручэнне, каб без выхадных працавалі турыстычна-інфармацыйныя цэнтры краіны, асабліва ў Мінску. На кругла-



ФОТА БЕЛТА

Як будуць рыхтаваць спецыялістаў турындустрыі і ці стане ўсмяшка абавязковым атрыбутам нашага абслуговага персаналу?

«У нас пэўны перабор на гэтым рынку: падрэжытоўку выдуць 20 ВНУ і 6 СОНУ, яшчэ 6 ВНУ займаюцца перападрэжытоўкай. Кожны год 2,8 тысячы чалавек выпускаюцца на рынак турызму. Але мы сутыкаемся з праблемай нізкай практычнай арыентаванасці навучання. Выпускнікам нестae і практыкі на нашых прадпрыемствах, і замежных стажыровак.

Мы сталі вельмі асцярожна падыходзіць да ўвядзення новых спецыяльнасцяў у гэтай сферы: іх шмат. Каб не пакідаць выпускнікоў без работы. Напрыклад, прапрацоўвалася

кладзе Масквы, будуць стаяць і аўтобусы, дзе можна будзе пагэрацца.

Вядома, што з Афона даставяць толькі частку дароў — адзін з дзесяці існуючых каўчэгаў. Іх, дарэчы, ніколі не вывозяць усе разам: з-за вялікай каштоўнасці — найперш, безумоўна, духоўнай. Дары захоўваюцца ў рызніцы манастыра святога Паўла. Тыя, што зможам пабачыць мы, — гэта тры залатыя ўпрыгожэнні — два ў форме трапедыі і адно прамавугольнае. Яны зусім невялікія — прыкладна 4-5 сантыметраў на 4-6, таўшчыня ўсяго тры міліметры. Да іх прымацаваны сярэбраныя пацеркі з нанізанымі шарыкамі з ладану і міры і жам-чужынкамі. Захоўваюцца яны ў сярэбраным чаканым каўчэгу, даўжыня якога 40 сантыметраў, шырыня — 27, а вышыня — 15.

Дарэчы, як сказана ў дакуменце, які манастыр святога Паўла распаўсюдзіў да прыбыцця дароў, тое, што святыню памясцілі ў сярэбраны каўчэг, — невыпадкова. Тым самым святары хацелі паказаць, што дарам належыць такое ж пакланенне, як і святым мошчам. Бо «пакланяючыся дарам, мы пакланяемся не золату і не смірнае, а Божай благодаті, якая засталася на дарах «ускладаннем рук Тваіх, Ісусе»...

Царква вельмі асцярожна ставіцца да паведамленняў аб цудах, якія адбываюцца ля тоі або іншай святыні. Але ў афіцыйным дакуменце з Афона засведчана нямаля цудаў, якія здзейснілі Дары. Напрыклад, у жніўні 1982 года з-за маланкі зусім недалёка ад манастыра святога Паўла разгарэўся пажар. Польшыя хутка бегла па высушанай летняй

спёкай зямлі, яго спрабавалі патушыць, але не далі рады. Але як толькі з храма вынеслі каўчэг з дарами, працяталі малітву і ўзнялі святню над месцам, дзе бушаваў пажар, вечер рэзка памянсяў напрамак і поўнымі спынілася... А ў 2012 годзе жыхарка Грэцыі Анастасія Ангелі, якая слепа з-за рэдкага вірусу — з ім не справіліся ўрачы, — дакранушыся да часткі дароў, якія прывезлі да пакланення ў іх прыход, праз тры дні стала добра бачыць... У апошні час часта фіксуюцца выпадкі вяртання духоўна хворых і сплантаных людзей.

Насельнікі манастыра сведчаць, што «Гасподзь спрыяльна ставіцца да ўшанавання гэтай вялікай святыні, бо менавіта пасля таго, як да яе дакранецца вялікая колькасць вернікаў, Дары пачынаюць распаўсюджваць дзізёсны водар. Шматлікія цуды і ацалены таксама найчасцей адбываюцца ад дароў, калі яны знаходзяцца сярод міран».

Як правільна пакланіцца святыні? Як і мошчам, як і абрадам, перахрысціўшыся, прыкладзіце да яе вуснамі. Але галоўнае, бадай, ведаць і памятаць вось гэтыя словы настаўляе манастыра святога Паўла архімандрыта Парфенія (ён, дарэчы, суправаджае святню з дэлегацыяй манахаў): «З якой тэрай і павагай былі прынесены гэтыя дары Госпаду! З такой жа глыбокай павагай і любою мы павінны пакланяцца Яму, і замест золата прынесці Яму зыяне чыстых слоў і спраў, замест ладану — малітву, замест смірны — адмову ад страстей»...

Алена ЛЯЎКОВІЧ.

АПРАЦОЎВАЦЬ ЗАЯЎКІ Ў СТАЛІЦЫ

БУДУЦЬ ПА-НОВАМУ

Паведаміць пра любую няспраўнасць у сталічнай камунальнай гаспадарцы можна будзе з дапамогай адзінай дыспетчарскай службы для ўсіх ЖЭС Мінска.

— Сталічная адзіная дыспетчарская служба будзе працаваць 24 гадзіны на суткі. Перш чым вам адкажа дыспетчар, трэба будзе выбраць адзін з трох прапанаваных аўтаінфармаграм вярнянтаў. Мяркуюцца, што іх раздзеліць у залежнасці ад характару заяўкі, — падкрэсліў генеральны дырэктар Мінскай гарадской камунальнай гаспадаркі Уладзімір ХАДАРЦЭВІЧ. — Далейшы лёс паведамлення будзе залежаць ад часу сутак. Удзень яго перанакіруюць у патрэбную жыллёва-эксплуатацыйную службу сакратура. Уначы яго атрымае гарадская аварыйная служба. Дзякуючы дыспетчар абавязкова атрымае справядачу аб выкананні заяўкі, каб праінфармаваць аб гэтым таго, хто яе падаў.

Адзіная дыспетчарская гарадская служба ЖЭС будзе працаваць у тры змены. Кожны званок будзе аўтаматычна рэгістравацца, запісвацца і захоўвацца пэўны тэрмін у спецыялізаванай камп'ютарнай базе. У адну зменну паведамленні аб няспраўнасцях у сталічнай камунальнай гаспадарцы будуць прымаць калі дваццаці дыспетчараў. Ці хопіць іх сіл на двухмільённую горад? Спецыялісты запэўніваюць, што хопіць...

Валяр'ян ШКЛЕННІК.

ВЫПЛАЧАНЫ ЧАРГОВЫ ТРАНШ КРЭДЫТУ СТЭНД-БАЙ МВФ

Беларусь учора выканала свае абавязальствы па крэдыце стэнд-бай Міжнароднага валютнага фонду і ажыццявіла чарговае пагашэнне асноўнага доўгу ў памеры 64,7 млн СДР, што эквівалентна \$99,2 млн. Аб гэтым паведамлілі БЕЛТА ў Міністэрстве фінансаў.

Беларусь рэалізавала праграму стэнд-бай, падтрыманую крэдытам МВФ на \$3,5 млрд, у перыяд са студзеня 2009 па красавік 2010 года. Гэта дало магчымасць краіне забяспечыць дадатную дынаміку па шэрагу паказчыкаў у эканоміцы і грашовая-крэдытнай сферы. На 2013 год прыпадаў пік вылат па крэдыце. Палярэдзіне пагашэнне адбылося 30 снежня мінулага года, тады рэспубліка выплаціла 109,5 млн СДР (было эквівалентна \$168,3 млн).

НА АЛІМПІАДУ Ў СОЧЫ

...адправіліся 33 супрацоўнікі «Магілёўаблаўатранса». Разам са сваімі калегамі з Беларусі (у складзе каманды больш за 300 чалавек) яны запрашаны ў Сочы, каб займацца пасажырскай перавозкамі падчас XXII зімовых Алімпійскіх гульняў.

Гэта стала магчыма дзякуючы дамоўленасці паміж Расіяй і Беларуссю на міжрадавым узроўні. Дарчы, «Сочыаўатранс» заключыў з кожным аўтатранс-портным аб'яднаннем краіны асобнае двухбаковае пагадненне.

— Усе нашы кандыдаты — вопытныя людзі, стаж працы якіх склаў не менш чым 5 гадоў, — адзначыў намеснік генеральнага дырэктара «Магілёўаблаўатранса» Уладзімір СКВАРЦОЎ. — Камандзіроўка разлічана на 70 дзён. Да пачатку Алімпійскіх гульняў нашым землякам патрэбна будзе асвоіць асаблівасці работы на горных дарогах, атрымаць тэхнічны мінімум па правілах дарожнага руху, азнаёміцца з назвамі населеных пунктаў. Не выключана, што працаваць яны будуць на аўтобусах Мінскага аўтамабільнага завода, якія ў колькасці 250 адзінак набылі нашы суседзі.

Налі ЗІГУЛЯ.

ЁЛКІ ПАДАЮЦЬ АД ВЕТРУ

Моцны вечер стаў прычынай падзення навагодніх ёлак у розных гарадах Брэстчыны. Спачатку такое надзвычайнае здарэнне бура ўчыніла ў Белаазёрску.

Навагодняе дрэва павалілася на галоўнай плошчы горада. Цікава, што пры гэтым ілюмінацыя не адключылася, ёлка працягвала ззяць, лежачы на баку. Парыў ветру ўчыніў такі ж злы жарт і з галоўнай ёлкай у Луныцы. 15-метравае дрэва не ўстаяла. На шчасце, ні ў адным з выпадкаў ніхто не пацярпеў.

Яна СВЕТАВА.

ХЛОПЧЫК ПАСЯРОД ВОЗЕРА НА ПАЛІ...

У Чэрыкаве работнікі МНС выратавалі пяцікласніка, які аказаўся пасярод возера на палі.

Пра здарэнне ўдзень паведаміў відэаочка: на возеры па вуліцы Дзмітрыевай за дзесяць метраў ад берага пад лёд праваліўся чалавек. Пажарная аварыйна-выратавальная часць ад месца выкліку знаходзілася за тры кіламетры, і ўжо праз тры хвіліны работнікі МНС былі на месцы. Высветлілася, што на адлегласці 8 метраў ад берага, трымаючыся за жалезабетонную палю, знаходзіцца дзіця. Дабрацца самастойна да сушы хлопчык не мог: глыбіня тут была больш за паўтара метра. Выратавальнікі даставілі на бераг вучня 5 класа і перадалі брыгадзе хуткай медыцынскай дапамогі. Дзіця ў шпіталізацыі патрэбы не мела, і яго адпусцілі з бацькам дадому.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ПА САНКІ — І ПАД ЛЁД

У Віцебску недалёка ад цэнтра горада пяцікласнік, які катаўся на санках з горкі, праваліўся пад лёд на рацэ. Выратаваў хлопчыка выпадковы сведка.

— Адбылося г

Чытальня

ТРОЕ ПРА МІНСК

Чарговы раз у беларускай сталіцы будзе прэзентавана кніга Віктара Корбуты «Мінск. Лепшы від на гэты горад».



Першая экспазіцыя — гэта работы мастацкі і дызайнера выдавецтва «Рыфтур» Алены Ждановскай, якая аздобіла кнігу Віктара Корбуты.

і з'яўдаецца з ім, калі вы не мясцовы жыхар, а карэнныя жыхары горада адкрыюць для сябе тыя рамантычныя завулікі, якія дагэтуль не заўважалі ў цені гмахаў».

Праца Віктара Корбуты — гэта і працяг спроб напісаць папулярны летапіс мінулага Мінска, пачаты ў XIX стагоддзі Уладзіславам Сыракомлем у яго творы «Мінск», а таксама ў даследаваннях Зянона Пазняка «Рэха даўняга часу», Захара Шыбеі «Мінск. Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада» і іншых.

У «Кніжным салоне» таксама адкрыецца выстава-продаж іншых кніг па гісторыі Мінска, што выхадзілі ў мінулыя гады і сталі бібліяграфічнай рэдэкацыяй.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ

Краіна фестывальная

МУЗЫЧНАЕ КОЛА

Кожны мастацкі праект, здзейснены на Міншчыне, мае сваю адметнасць. Але ў Заслаўі яна праяўляецца надзвычай выразна.

Нагадаю, што фест распачыты пры падтрымцы былога мэра горада Вялянціна Сітніка, які перадаў арганізацыйную ініцыятыву сваім паслядоўнікам.

кім кіраўніком свята з'яўляецца ганаровы грамадзянін Мінскай вобласці, прафесар Міхаіл Фінберг. Менавіта ў Заслаўі былі арганізаваны юбілейныя канцэртныя праграмы, прысвечаныя класікам музыкі XX стагоддзя: А. Багатырову, М. Аладаву, П. Падкавыраву, Л. Абеліевічу, Д. Лукасу, Р. Пуксту, Я. Глебаву, Д. Смольскаму, а таксама айчынным кампазітарам XIX стагоддзя: М. Ельскаму, С. Манюшкі ды іншым.

У межах фесту пройдуць курсы юных выканаўцаў на роз-

ных інструментах, якія прэзентуюць кампазіцыі айчынных аўтараў. А яшчэ творчая моладзь будзе мець унікальную магчымасць пазнаёміцца з вядучымі беларускімі музыкантамі, якія дадуць майстар-класы, падзеяцца вопытам. Падчас музычных сустрэч у Заслаўі будуць арганізаваны і мастацкія выставы. Фэст традыцыйна аб'яднае не толькі класічную музыку, але і эстрадна-джазавую, якая карыстаецца пастаяннай увагай слухачоў і заўсёднай папулярнасцю.

Тацяна ЛАЗОЎСКАЯ

Запашальнік

«Пецябургскі вальс» у Мінску

Канцэртную праграму вядомага пецябургскага кампазітара Леаніда Левашкевіча «Танга, вальсы, рэгтаймы» прадставіць 8 лютага ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі сімфанічны аркестр Маладзечанскага музычнага каледжа імя М.К. Агінскага пад кіраўніцтвам заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Рыгора Сарокі.

Леанід Левашкевіч — ураджэнец Беларусі, лаўрэат міжнародных конкурсаў, прадстаўнік сучаснага рускага неарамантызму. Яго праграма «Дарога каханя» стала пераможцай Расійскага прэзідэнцкага конкурсу сацыяльна значных праектаў у галіне адукацыі, культуры, мастацтва і грамадскай дыпламатыі.

Музыка Левашкевіча з вялікім поспехам гуляе не толькі ў Беларусі, Расіі, ва Украіне, але і ў Швецыі, Нарвегіі, Польшчы, Чэхіі, Аўстрыі, Даніі, Індыі, Кітаі. Творы адрасаваны ўсім, хто шукае прыгажосць, незалежна ад узросту і нацыянальнасці. Яны краюць душу чалавека, адкрываюць сэрцы для міру і дабрыні.

Тацяна ЛАЗОЎСКАЯ

ТАНЦУЮЦЬ УСЕ!



Нацыянальныя акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета прыняў у сваіх сценах сотні прыхільнікаў культурнага жыцця і танцавальнага мастацтва.

Надзея БУЖАН, фота аўтара.

Факт

50 ТЫСЯЧ КРОПАК ДОСТУПУ Wi-Fi: у гасцініцах, кінатэатрах і на вакзалах

У 2013 годзе колькасць абанентаў шырокапаўнамоцнага доступу ў інтэрнэт была перавысіла ў Беларусі 1 млн 800 тысяч.

тавакзалах, у кінатэатрах, гандлёвых і выставачных цэнтрах. Пастаянны рост аб'ёмаў інтэрнэт-паслуг вымагае ад «Белтэлекама» глабальнага павелічэння прапускання здольнасці знешняга інтэрнэт-шлюза краіны.

сетак. Тэхналогія абяпіраецца на выкарыстанне оптавалаконных ліній на узроўні «апошняга мілья». Гэта значыць, што да абанента пракладаюць не медны кабелі, а валакіно.



Надзея НІКАЛАЕВА

ЛІТАРАТУРНЫ ФОНД: НОВАЕ ЖЫЦЦЁ

Ужо некалькі месяцаў старшынё Беларускага рэспубліканскага літаратурнага фонду (размешчаны ў Доме літаратара, вул. Фрунзэ, 5) працуе Васіль Дадалка.

іміджу той ці іншай галіны вытворчай дзейнасці?.. Такія стасункі павінны быць узаемакарэйнымі.



Фота Марыны БЕГУНОВІЧ.

— Па-першае, арганізуем міжнародны ўніверсітэт беларускай мовы, літаратуры і культуры. Пасля — універсітэт рускай славаеснасці. А яшчэ — універсітэт маладога літаратара.

— Мы стварылі Назіральны савет, да ўдзелу ў рабоце якога запрасілі кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, банкаў, камерцыйных арганізацый.

— Так, мы будзем займацца кнігавыданнем. Усё для гэтага ў нас ёсць. І адпаведная ліцэнзія, і адпаведныя ініцыятывы. Тэхнічную работу нескладана арганізаваць...

— А яно фактычна ёсць у нас. І шэраг выданняў Літфондам быў выпушчаны раней. Цяпер гэтую працу сістэматызуем, сплануем. Будзем думаць, як данесці слова літаратараў, у тым ліку тых, хто жыве ў правінцыі, да чытача.

— А яно фактычна ёсць у нас. І шэраг выданняў Літфондам быў выпушчаны раней. Цяпер гэтую працу сістэматызуем, сплануем. Будзем думаць, як данесці слова літаратараў, у тым ліку тых, хто жыве ў правінцыі, да чытача.

— Давяцце ўсвядомілі, што літаратура — гэта чалавечанасць. На працягу ўсяго развіцця чалавецтва увесь цэнтр цяжару ў гэтым руху ляжыць на літаратуры.

— Па-за ўвагай пакуль што і патрыятычныя, дабрачынныя акцыі. Нам трэба які мала больш працаваць з сістэмай адукацыі. Са школамі, інстытутамі, універсітэтамі.

— Такія шматасцяжыныя задачы патрабуюць спецыялістаў? — А па многіх кірунках яны якраз і ёсць у нашым Саюзе пісьменнікаў, адпаведна, і ў Літаратурным фондзе. А яшчэ — і ўжо пра гэта гаварыў — важна мець на ўвазе партнёрства з іншымі арганізацыямі.

— Такія шматасцяжыныя задачы патрабуюць спецыялістаў? — А па многіх кірунках яны якраз і ёсць у нашым Саюзе пісьменнікаў, адпаведна, і ў Літаратурным фондзе. А яшчэ — і ўжо пра гэта гаварыў — важна мець на ўвазе партнёрства з іншымі арганізацыямі.

— Такія шматасцяжыныя задачы патрабуюць спецыялістаў? — А па многіх кірунках яны якраз і ёсць у нашым Саюзе пісьменнікаў, адпаведна, і ў Літаратурным фондзе. А яшчэ — і ўжо пра гэта гаварыў — важна мець на ўвазе партнёрства з іншымі арганізацыямі.

— Такія шматасцяжыныя задачы патрабуюць спецыялістаў? — А па многіх кірунках яны якраз і ёсць у нашым Саюзе пісьменнікаў, адпаведна, і ў Літаратурным фондзе. А яшчэ — і ўжо пра гэта гаварыў — важна мець на ўвазе партнёрства з іншымі арганізацыямі.

— Такія шматасцяжыныя задачы патрабуюць спецыялістаў? — А па многіх кірунках яны якраз і ёсць у нашым Саюзе пісьменнікаў, адпаведна, і ў Літаратурным фондзе. А яшчэ — і ўжо пра гэта гаварыў — важна мець на ўвазе партнёрства з іншымі арганізацыямі.

— Такія шматасцяжыныя задачы патрабуюць спецыялістаў? — А па многіх кірунках яны якраз і ёсць у нашым Саюзе пісьменнікаў, адпаведна, і ў Літаратурным фондзе. А яшчэ — і ўжо пра гэта гаварыў — важна мець на ўвазе партнёрства з іншымі арганізацыямі.

«СЕЮ-ЗАСЯВАЮ, УСІМ ДАБРА ЖАДАЮ!»



Абрад «Засяванне» сплаконе веку жыве ў вёсцы Студолічы Лельчыцкага раёна. Праводзіцца ён раніцай у першы дзень Старога Новага года. «Сею-засяваю, усім добра жадаю!» — кажучы гэтыя словы, вясёлыя гаспадароў хаты Весепа прайшоў вясковым абрадам абярэгі ўчарашняй раніцай. Анастас КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

Размовы на кухні

ЭРА КАСМАПАЛІТАЎ?

Час збіраць «камяні»

С. К. — Калі я актыўна наведваў вёску і пісаў аб праблемах яе жыхароў, старшыні калгасаў распавядалі пра замежніку, які прыязджаў да іх працаваць. Людзі з Казахстана, Расіі, Украіны і нават Малдовы ехалі сюды ў той час цэлымі сем'ямі. Працавалі добра, за што і атрымлівалі ў карыстанне даволі прымальнае жыллё.

У. К. — А нашы, так бы мовіць, айчыныя работнікі куды падзеліся?

С. К. — Мясоўныя талковыя хлопцы і дзятчаты пацягнуліся па лепшую долю ў гарады, а тыя, каму і гэта было не патрэбна, співаліся... Я хачу сказаць, што тады на зямлі зарабіць добрыя грошы было ўвогуле немагчыма. Сёння сітуацыя змянілася: пабудаваны сучасныя перапрацоўчыя комплексы, павялічаны закупачныя цэны на сельгаспрадукцыю. Можна сёння «падняцца» на зямлі. Праблема недахопу працоўных кадраў цяпер захапіла гарады ў не меншай ступені.

У. К. — Нешта я вас не разумею. Самі ж кажаце, што з вёсак моладзь збягае ў гарады. Колькі іх, былых вясцоўцаў, навуцаўца ва ўніверсітэтах і каледжах. Адукацыйная «машына» выдае на-гара вялікую колькасць спецыялістаў у самых розных сферах. Сістэму аб'явазкавага размеркавання студэнтаў-бюджэтныхі ніхто не адмяняў...

С. К. — Так, людзкіх з вышэйшай адукацыяй у нас хапае. Але дзе яны цяпер, гэтыя спецыялісты? Давай параважам разам. Год таму прыхапіла мяне моцна: камяні ў нырках зашавяліліся. Вось тады я даведаўся, якія чэргі бываюць у паліклініках менавіта да вузкіх спецыялістаў. Раён вялікі, паліклініка сучасная, а ўролагаў чамусьці не хапае. Мой доктар тады мне адкрыў вочы на гэтую праблему: аказалася, што перспектыўная моладзь (і не толькі) праз пэўны час аб'явазкавай практыцы актыўна шукае працу за мяжой. Хто не вельмі сярэбе з замежнымі мовамі, накіроўваецца ў Расію. Больш «прасунутыя» — у краіны Заходняй Еўропы. Калі так пойдзе далей, хто вылучыць мае ці яшчэ чые-небудзь «камяністыя» ныркі?

У. К. — Эх, памятаю, які вы залёны тады былі... Вядома, што дактары патрэбны. Аднак самі падумаеце, чым выклікаюць такія паводзіны кваліфікаваных спецыялістаў. Яны хочучь атрымліваць адпаведную сваёй працы аплату, жыць не ад «палучкі да палучкі», а больш спакойна. Пагадзіцеся, што 2,5 мільёна заробку маладога ўрача-тэрапеўта не вельмі прывабліваюць. Атрымаўшы патрэбны вопыт, моладзь ікнечца туды, дзе ёсць перспектыва і грошы. За ідэю не ўсе гатовы працаваць. Хаця я такую пазіцыю падзяляю толькі часткова. Да тых, хто занадта ікнечца за мяжу, у мяне заўсёды ёсць пытанне: кім вы там будзеце? Дзесяць разоў трэба падумаць, ці зможаце вы адчуваць сябе ў іншай краіне як дома. Пераехаўшы ў Германію, хутчэй за ўсё, вы не станцеце немцам, а толькі беларусам у Германіі. Ведаю я адну кабету, якая выйшла замуж за аўстрыйца 30 гадоў таму. Дагэтуль там і жыве. Аднак не мае права ні на пенсію, ні на нармальнае медыцынскае абслугоўванне — бо эмігрантка. Яе дарослы сын знайшоў сабе нявесту на радзіме і вярнуўся



Адзін з нашых чытачоў пад першай публікацыяй «Размоў...» пакінуў змястоўны каментарый. Сярод іншага мужчына пад нікам «Гаўрыла» задаў пытанне: «А «слабо» паспрачаца аб сапраўды праблемных пытаннях? Сёння большасць маладых перспектыўных спецыялістаў масава «ўцякае» ў Расію ці на Запад. А хто тут застаецца?» Тама і нас зачэпіла, тым больш у кожнага быў свой уласны досвед на гэты конт. Таму гутарка будзе сур'ёзнай.



Слухайце, а там у вас няма лічбаў някот нашых грамадзян, якіх выязджаюць за мяжу?

С. К. — Вядома, ёсць. Па мінулым годзе маем больш за 5 тысяч мігрантаў. 4254 з іх — шукаюць лепшай долі ў Расіі. Гэта і кіраўнікі (15), і кваліфікаваныя рабочыя ды спецыялісты (606), і работнікі сферы абслугоўвання (746), і работнікі сельскай гаспадаркі (137), і рабочыя (2765) — больш за ўсё. Нашы спецыялісты (21) і работнікі сельскай гаспадаркі (152) карыстаюцца добрым попытам і ў Германіі, а работнікі сферы абслугоўвання — у ЗША (289).

туды, дзе некалі жыла жанчына. А сама яна вярнуцца не можа: жадна кахае і яго не пакіне.

С. К. — Ну ты, Уладзігар (Уладзіслаў Ігаравіч. — Аўт.), і ідэйні! Сучасная моладзь больш смелая і наконт грамадзянства ды нацыянальнасці асабліва не затлумляецца. Мне здаецца, што спецыялістаў да радзімы трэба нейкімі іншымі «пернікамі» заахвочваць.

Грошай шмат не бывае?

У. К. — Трэба... Хто ж спрачаецца? Але мне здаецца, што з'яўджаць заўсёды будуць. Не ўсе, але будуць. Асабліва цяпер, калі ў нас Мытны саюз з Расіяй і Казахстанам. У межах Адзіннай эканамічнай прасторы беларусы маюць права на роўныя прэтэндаваць на працоўныя месцы ў гэтых краінах, як і іх грамадзяне ў нас. Адназначна сказаць, добра гэта ці дрэнна, цяжка: з аднаго боку, нашы работнікі едуць працаваць на чужую эканоміку, а з іншага — яны паляпаюць плацёжны баланс краіны грошавымі пераводамі на радзіму (гэта сатні мільёнаў долараў). Галоўнае, каб людзі ўладкоўваліся адфіцыйна і мелі хаця б мінімальныя сацыяльныя гарантыі.

С. К. — Тут я з табой згодны. У мяне на малой радзіме ў Ляхавічах шмат сяброў вахтаных метадам у Расіі сур'ёзна грошы зарабляюць. У іх там цэлая брыгада ў Сургут ездзіць на нафтаздабывч. Па іх спецыяльнасці ў Беларусь адпаведную працу амаль не знойдзеш. У гэтым выпадку і сама дзяржава пэўны даход ад такога працаўладкавання мае. Больш за тое, наша суседка плаціць добра не толькі ў сферы нафты і газу. Расія мае вострую патрэбу і ў будаўніцтве. Нашы тросты часам вельмі «смачныя» замовы атрымліваюць. Аднак з будаўнікамі

ёсць пытанні. Некалькі гадоў таму ўзнікла праблема, калі нашы спецыялісты масава пачалі ездзіць у Маскву і Пціер «шабашнікамі». Сацыяльныя гарантыі «шэрае» працаўладкаванне не прадугледжае. Ды і заробкі ў гэтым выпадку не такія вялікія. А мы з-за гэтага атрымалі востры дэфіцыт рабочых кадраў на сваіх будляцоўках.

У. К. — Я пра гэта таксама чуў. Аднак будуць у нас усё роўна шмат — значыць, нехта прыйшоў на вольныя месцы?

С. К. — На вольныя месцы лепш сваіх маладых падрхтоўваць, але насамрэч гэта хутка не атрымліваецца. Тады рынак роагуе амаль ікнечна: да нас трапляюць работнікі з-за мяжы. Я тут знайшоў статыстыку Дэпартаментна па грамадзянстве і міграцыі, згодна з якой больш за 8,5 тысячы эмігрантаў працуюць у нас па рабочых спецыяльнасцях. Прынамсі гэта звесткі толькі за 9 месяцаў мінулага года. Больш за ўсё такіх работнікаў прыехала да нас летас з Украіны (3516), Кітая (1533), Турцыі (735), Узбекістана (706), Літвы (485), Малдовы (270), В'етнама (265) і іншых краінах. Дзіўна: а літоўцы тут што заблыліся — ім у Еўрасаюзе дрэнна плаціць, ці што?

У. К. — Я думаю, што нічога дзіўнага ў гэтым няма. Многія літоўцы былі б не супраць працаваць тут. Кажу так, бо, бываючы ў Літве, чую ад іх аб праблемах з працаўладкаваннем, высокіх камунальных плацяхах. Сваіх будляцовак там вельмі мала, а канкурэцыя ў іншых краінах Еўрасаюза значна большая. Але такое тлумачэнне наўрад ці падыходзіць для кітайскіх і турэцкіх рабочых. Яны сюды масава едуць, бо менавіта гэтыя краіны маюць на нашым рынку сур'ёзныя доўгатэрміновыя праекты. Разам з замежнымі інвестыцыямі сюды перацякае і рабочая сіла.



Фота Надзеі БУЖАН.

Мазгавы штурм

У. К. — Вось і дабраліся да самага галоўнага ў нашай размове. Вымываанне «мазгоў» і рабочых рук — гэта рэальная праблема, а не пустая астраіа. Прыведзеныя вамі лічбы — толькі афіцыйная статыстыка. Насамрэч сітуацыя можа быць значна горшай.

С. К. — Гэта перш за ўсё тычыцца праграмістаў і іншых «батанікаў», якім за мяжой абяцалі сапраўды вялікія грошы. Аднак сёння на праблемы такой перспектыўнай моладзі і наша дзяржава пачала звяртаць увагу. Акрамя таго, што яны могуць цяпер атрымліваць добрыя грошы на радзіме, ім сур'ёзна дапамагаюць і з жыллём. У сталіцы для такіх кваліфікаваных спецыялістаў узводзяцца сучасныя арэндныя дамы. Увогнё засялілі першыя такія новабудулі на тэрыторыі Парка высокіх тэхналогій. Дарэчы, мэр Мінска паабяцаў, што будаўніцтва арэнднага жылля для навуковай і творчай інтэлігенцыі будзе працягвацца. Ён меў на ўвазе жылы квартал «Магістр», у якім атрымаюць кватэры супрацоўнікі ўніверсітэтаў і Акадэміі навук, дзвэчы культуры. Усяго ў жылым комплексе «Магістр» будзе пабудавана амаль 100 тысяч квадратных метраў арэнднага жылля.

У. К. — Нішто сабе! Зайздоршчу я гэтым «галавацікам». Яны, наколькі мне вядома, за двухпакаёвую кватэру плаціць каля 200 долараў. Пры гэтым сярод прыватных кватэр у Мінску такіх цён не сустрачэш — не менш за 400 «злыхніх». Аднак што рабіць астатнім — урачам, настаянікам і іншым работнікам бюджэтнай сферы? Яны, можа быць, і не дадуць краіне экспарту і высокіх прыбыткаў, але патрэбны не менш...

С. К. — Слушнае пытанне. Таму, на мой погляд, у найбліжэйшай будучыні ёг прыйдзеца аператыўна вырашаць гарадскім уладам. Але для таго, каб людзі заставаліся дома, мала толькі грошай і прывілеяў. Неабходна выхоўваць самасвядомаць кожнага як часткі адзінай нацыі. А для гэтага трэба ўжо нешта іншае: мова, традыцыі, культура — усё тое, што прывязвае мацней, чым скварка і дах над галавой.

У. К. — Выхаванне, вядома, аб'явазка патрэбна. Аднак толкі жаданне і ікнечне саміх людзей даць плён. Калі чалавек будзе разумець, што краіна без яго не зможа, калі за мяжу не будзе пускаць сэрца, тады і выправіцца сітуацыя... Касмапаліт патрыётам быць не можа.

Сяргей КУРКАЧ, Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

ПАРАДАК ВЯРТАННЯ ГРОШАЙ ПРЫ НАБЫЦЦІ ЖЫЛЛЯ ЗАМАЦАВАЛІ І Ў СІСТЭМЕ ДЗЯРЖАКАЗУ

Зацверджаны парадак вяртання сродкаў грамадзян пры скасаванні дагавораў куплі-продажу жылых памяшканняў, пабудаваных па дзяржаўным заказе, гаворыцца ў пастанове Савета Міністраў № 6 ад 8 студзеня «Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку вяртання грошавых сродкаў пры спыненні ўдзелу ў долевым будаўніцтве, спыненні членства ў арганізацыі забудовчыкаў, скасаванні дагавораў куплі-продажу жылых памяшканняў, што былі пабудаваны па дзяржаўным заказе».

наступствы вяртання сродкаў пасля заканчэння ўстаноўленага тэрмінаў. Больш акрэслена вызначаны парадак індэксацыі грошавых сродкаў у прывязцы да першага дня месяца, у які робіцца разлік і пераразлік.

Акрамя таго, дакументам вызначана, што вяртанне грошай былому інвестару ажыццяўляецца ў месечны тэрмін пасля заключэння дагавора з новым інвестарам, але не пазней чым за тры месяцы з моманту скасавання дагавора стварэння аб'екта долевага будаўніцтва. Такое рашэнне прынята для дадатковай абароны долшычакі і ўзмацнення адказнасці забудовчыкаў, падкрэслілі ў міністэрстве.

Сяргей КУРКАЧ.

Гэты дакумент дакладна тлумачыць усе спрэчныя моманты падобнага працэсу. Цяпер прадугледжана, што пры скасаванні дагавора куплі-продажу жылля, што было пабудавана па дзяржаўнаму заказу, грошы, якія вяртаюцца, не індэксуюцца ў выпадку, калі да заключэння дагавора грамадзянін была дадзена магчымасць аглядзець жыллё і пільмова выказаць згоду на яго набыццё. Максімальны тэрмін, на працягу якога ажыццяўляецца вяртанне ўнесёных грошай, не павінен перавышаць тры месяцы пасля скасавання дагавора.

Ва ўпраўленні жыллёвай палітыкі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва нам паведамілі, што палажэннем таксама ўдакладнены тэрміны вяртання сродкаў долшычакі, момант выпічэння гэтых тэрмінаў, вызначаны

Фінансавы выдатнік

ЯК СТАЦЬ «БАГАЦЕНЬКІМ БУРАЦІНА»?

Адказ прасты: зрабіць так, каб твае грошы працавалі. Але зрабіць гэта трэба правільна. Як выбраць выгадны дэпазіт? На што пры гэтым вярта звяртаць увагу? Якая валюта прывабней? Пра ўсё гэта распавядзе намеснік старшыні праўлення ЗАТ «Ідэя Банк» Таццяна САМОЙЛЕНКА.



аформіць уклад з фіксаванай стаўкай. «І няхай у вас не будзе магчымасці распараджацца ўкладам (часткова здымаць, папаўняць), але за гэта банк, які правіла, гатовы заплаціць больш высокі працэнт».

Сачы за стаўкай

У тым выпадку, калі вы хочаце папаўняць уклад або пры неабходнасці часткова адклікаць яго, будзьце гатовы, што па такім дэпазіце ў банка будзе магчымасць змяніць працэнтную стаўку. «Палохацца гэтага не варта, бо без патрэбы банку не будуць змяняць стаўкі. Сярод банкаў цяпер дастаткова конкурэцыя, і кожны з іх ікнечца сваіх укладчыкаў утрымаць. Тым больш паміж прыняццём рашэння аб зніжэнні стаўкі і фактычным зніжэннем заўсёды павінна адбыцца 2 падзеі. Першая — гэта зніжэнне стаўкі рэфінансавання, а другая — паведамленне кліенту аб зніжэнні. Апошняе адбываецца мінімум праз 30 дзён пасля паведамлення», — гаворыць Таццяна Самойленка. Дарэчы, банкі аб'явазяны паведамляць кліентам аб змене стаўкі. «Аднак, таксама звярніце ўвагу, ён можа рабіць гэта рознымі спосабамі. Як правіла, інфармацыя размяшчаецца на стэндах аддзяленняў і на сайце. Але цяжка ўявіць чалавека, які кожны дзень заходзіць на сайт свайго банка, каб правярціць, ці не з'явіліся там нейкія навіны. Мы рэкамендуем пакінуць свой электронны адрас і падпісача на расылкі ад банка. Тады вам пры якіх-небудзь зменах прыйдзе інфармацыя ад банка, і вы будзеце папярэджаны, а таксама будзеце ў курсе ўсіх навін і акцый банка».

Ведай, чаго жадаш

У першую чаргу трэба выразна ўсведамляць, для чаго вам патрэбны ўклад. У залежнасці ад мэты ўкладу ёсць моманты, на якія варта звярнуць увагу, — падкрэслівае спецыяліст. — Калі грошы трэба назапасіць на вучэбу, на адпачынак або на ішчасліваю падзею, звязаную з выселеннем або нараджэннем дзіцяці, то больш выгадна разглядаць доўгатэрміновыя ўклады і, натуральна, трэба звяртаць увагу на працэнтную стаўку. Калі грошы могуць спатрэбіцца ў любы момант ці вы, напрыклад, атрымаці грошы ад продажаў аўтамабіля і новы яшчэ не купілі, то, безумоўна, трэба разглядаць варыянты альбо ашчаднай карты, альбо ўкладу да запатрабавання. Аднак проста дэпазіты да запатрабавання ўжо мала дзе засталіся. Гэта інструмент мінулага стагоддзя. Цяпер ёсць вялікі выбар сродд пацэжных карт, дзе кліенту, акрамя лёгкага і зручнага доступу да рахунку, даецца яшчэ і выгадная опцыя — высокі даход.

Акрамя працэнтнай стаўкі і віду ўкладу, кліенту таксама варта звярнуць увагу на тое, як свабодна ён зможа распараджацца сваімі грошамі. Тут важна разумець, што за ўсё трэба плаціць. «Калі вы хочаце мець пастаянны доступ да грошай і пры гэтым атрымліваць прыбытак — афармляйце ашчадную карту, — раіць Таццяна Самойленка. — Ёю зручна аплачваць, у тым ліку з дапамогай інтэрнэту і мабільнага тэлефона, а здымаць наяўныя грошы ў любым банкаматце і ў касах банка. Пры выбары ашчаднай карткі звярніце ўвагу на дыяпазоны рэшткаў па ёй. Чым больш грошавых сродкаў захоўваецца на рахунку, тым вышэй налічваецца па іх прыбытак. На невялікую суму грошай і пры зніжэнні астатку налічваецца ўжо меншы працэнт. Па некаторых ашчадных картках ёсць магчымасць атрымаць па выніках месяца мані-бэк — вяртанне грошай за кожную куплю, якая адбылася». Калі ж вы збіраеце грошы на якую-небудзь падзею, што ў вас адбудзецца праз паўгода-год, то, на думку спецыяліста, лепш

Сваё — не горшае

ДРОТ БЕЗ БРАКУ

Яшчэ нядаўна найбуйнейшыя беларускія прадпрыемствы закуплялі дрот за мяжой, выдаткоўваючы на гэта каштоўную валюту. Але вось ужо чатыры гады іх патрэбы ў гэтым матэрыяле задавальняюцца збоўшага айчынай прадукцыяй. Беларуская гандлёва-прамысловая палата арганізавала прас-тур на ААТ «Олівер», якое з'яўляецца адзіным вытворцам нержавейнага зварачнага дроту ў краіне.



прамысловасці, як «БелАЗ», Мінскі трактарны завод, «Гомсельмаш», ААТ «МАПД», «ГроднаАзот», МАЗ — адным словам, усе, хто займаецца металапрацоўкай. У сваю чаргу, гэта памянаша імартны складнік у прадукцыі, што прыводзіць да змяншэння яе сабекошту і меншага выдаткавання валюты. На самой справе попыт на айчынным рынку мы можам закрыць цалкам. Шмат гатовай прадукцыі адгружаем у Расію і на Украіну».

Філасофія якасці

«Сваіх рабочых мы выхоўваем па наступным прынцыпе: калі сёння вы выпусцілі няякасную прадукцыю, то заўтра яна нікому не будзе патрэбна, — гаворыць начальнік вытворчай лабараторыі заводу «Звармет» Наталія Ліхадзёўская. — І тады не будзе куды ісці на працу. Кожны наш супрацоўнік адказвае за якасць сваёй працы, для чаго наладжана адпаведная сістэма кантролю. Уся прадукцыя праходзіць дасканальную комплексную праверку. Дрот амяднены, напрыклад, правяраецца на таўшыню пакрыцця, супраціўленне разрыву і зварачна-тэхналагічныя ўласцівасці. Таму сэнс выпуску брак прападае, бо зме-на адразу будзе высветлена і прадукцыя будзе вернута. Давядзецца яе тады або разбіраюць за кошт бракаробаў, або выпічваюць яе кошт з іх заробку».

Супрацоўнікі лабараторыі да таго ж пастаянна праходзяць стажыроўкі ва Украіне — у кіеўскім Інстытуце электраты імя Я.В. Патона. Наведваюць яны спецыяльныя курсы павышэння кваліфікацыі, удзельнічаюць у навуковых канферэнцыях, на якіх рэгулярна з'яўджаюцца найлепшыя распрацоўшчыкі прадукцыі з прастораў былога Савецкага Саюза.

Валяяр'ян ШКЛЕННІК. Фота аўтара

СЕЗОН ГЛАБАЛЬНАГА «ПАХУДЗЕННЯ»?

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

Спадар Прасталупаў паведаміў нам, што ў снежні наіраўся амаль мёртвы сезон рынку, калі кліентамі было набыта толькі каля 800 аб'ектаў жыллёвай нерухомасці. Спецыялісты прагназуюць, што ў студзені актыўнасць патэнцыйных пакупнікоў стане яшчэ меншай на прычыне масавых свят.

Прапанова працягвае павялічвацца

Спецыялісты рынку канстатуюць, што за апошнія некалькі месяцаў колькасць варыянтаў прапановы павялічылася прыкладна на 30%. У першую чаргу павялічылася доля не вельмі ліквіднага жылля. Толькі ў цэнтральным сталічным каталогу інфармацыяна-аналітычнага выдання «Нерухомасць Беларусь» прысутнічае каля 90 варыянтаў па продажы асобных пакояў і доляў у кватэрах. Мінімальны цэннік такіх жылых «куточкаў» пачынаецца з 17-18 тысяч, а сярэдні кошт больш-менш сур'ёзных пакояў складае 27-35 тысяч долараў.

Даволі шмат на рынку ў студзені стала і аднапакаёвых кватэр. Толькі за апошнія тры тыдні цэннік сапраўды маленькіх кватэр патаннеў на 3-4 тысячы долараў. Цяпер не зусім якаснае падобнае жыллё прадаецца за 51-55 тысяч долараў. У каталогу прысутнічае каля 200 аднапакаёвых кватэр з цэннікам да 60 тысяч долараў. Часам на продаж выстаўляюцца і ўвогуле дастаткова прывабныя варыянты. Гэта вялікія аднапакаёўкі плошчай каля 43

квадратных метраў за 68-70 тысяч долараў. Жыллёвы «квадрат» у такіх кватэрах каштуе 1600-1620 долараў. Нагадаю, што гэта стартыя цэннікі прапановы, які можа быць значна зніжаны. Хапае на рынку і сапраўды якасных аднапакаёвых кватэр па цане ад 72 да 80 тысяч долараў.

Мінімальны кошт двухпакаёвых кватэр цяпер пачынаецца з 60 тысяч долараў. Тут за апошнія тры тыдні сярэдняе патанненне складала толькі 1-2 тысячы долараў. Больш за тое, гэта патанненне тычыцца выключна зусім «слабенькіх» па якасці кватэр (першы ці апошні паверхі, маленькая плошча). Самы масавы цэннік бюджэтных двухпа-

думку нашага эксперта, цяпер на першасным рынку жылля засталася толькі сапраўды сур'ёзныя арганізатары і адказныя выканаўцы. Усіх астатніх «з'еў» мінулы даўгабуд. На рынку з'явіліся замежныя і даволі моцныя забудовчыкі.

Пры існуючым мінімальным попыце яны развярнулі сапраўдную канкурэнтную барацьбу за кліентаў. Напрыклад, на стартывым этапе долевага будаўніцтва жылля дамоў па вуліцы Аэрадромнай кошт квадратнага метра — за 1250 долараў. Пры поўнай аплаце кватэры ў будучынях дамах па праспекце Дзяржынскага кліентам прапануецца сулерцава квадратнага метра да 1250-1300 долараў.

Камерыйныя забудовчыкі чакаюць сур'ёзных змен у правілах гульні на гэтым прававым полі. Сярод удзельнікаў долевага будаўніцтва зьяўляюцца чуткі, што будзе зніжана цана за права атрымання зямельных участкаў пад будаўніцтва шматкватэрных дамоў.

кабых кватэр вагаецца ад 65 да 75 тысяч долараў. Двухпакаёўкі палешанай планіроўкі і плошчай да 50-55 квадратных метраў могуць каштаваць ужо да 90 тысяч долараў. Крыху за апошні час патаннелі і трохпакаёвыя кватэры. Цяпер рэальна адшукаць невялікую «трэшку» за 74-80 тысяч долараў. А вось па кошыце да 110 тысяч долараў прапануюцца сотні самых розных варыянтаў.

Камерыйнае будаўніцтва пачынае пачынаць пачынаць пачынаць

Такую перспектыву сталічанаму інвестыцыйнаму будаўніцтву вымаляў Мікалай Прасталупаў. На

Трэба удакладніць, што такі цэннік прадугледжаны толькі для шматпакаёвых кватэр, а тэрмін увода домы ў эксплуатацыю — сакавік 2015 года. Прыкладна такі кошт існуе і для шматпакаёвых кватэр жыллага ў раёне Лебядзінскі — да 1300 долараў. Толькі тут дом будзе здадзены сёлета ў снежні.

Існуе сёння ў сталіцы і даражэйшы долевае будаўніцтва. Жылы комплекс «Скандынавія» прапануе двухпакаёвыя кватэры ў Маскоўскім раёне Мінска па кошыце квадратнага метра ад 1600 долараў. Увогуле камерыйныя забудовчыкі чакаюць сур'ёзных змен у правілах гульні на гэтым прававым полі. Яны падрыхтаваны і пачнуюць

Патанненне працягнецца да мая

Мікалай Прасталупаў упэўнены, што другасны рынак сталічнага жылля працягне «звужацца» яшчэ на працягу чатырох месяцаў. Больш справядлівы і раўнаважны кошт квадратнага метра сфармулюецца на рынку Мінска толькі ў маі. Прагназуецца, што ў гэты час ён стане на ўзроўні 1300-1400 долараў за квадратны метр. Менавіта такі цэннік будзе адпавядаць эканамічнай сітуацыі ў краіне, інфляцыі і ўзроўню рэальных даходаў насельніцтва, лічыць наш эксперт. Да гэтага часу адновяцца аб'ёмны рынку, і ён ажыве. Колькасць здзелак зноў дасягне штомесячнай лічбы ў 1200—1500 долараў. На майскім узроўні цэны стабілізуюцца і будуць знаходзіцца на ім нейкі час. Існуюць меркаванні, што рынак жылля дапаможа ажывіць і аднаўленне банкіўскага Kredyтавання. Гэта можа адбыцца толькі ў тым выпадку, калі Kredyты стануць сапраўды даступнымі, а перадумоў для гэтага пакуль няма.

Сяргей КУРКАЧ.

50+

ДЗЕ ШУКАЦЬ ЭЛІКСІР МАЛАДОСЦІ

Чатыры пажылыя жанчыны, у кожнай з якой за плячыма свая гісторыя жыцця, п'юць гарбаты за сталом, гартуюць часопісы і вядуць ажыўленую гутарку. Пра што могуць размаўляць на пенсіі кабеты з такімі рознымі лёсамі і інтарэсамі? Ды пра усё! І не толькі размаўляць, але і ажыццяўляць тое, на што не хапіла часу ў маладосці.

Жыццё толькі пачынаецца

Для гэтых пенсіянерак жыццё з выходам на заслужаны адпачынак зусім не скончылася. Скаргі на лёс у калідорах паліклінікі (хоць гэтую ўстанову ўсё ж даводзіцца наведваць у сувязі з узростам) і плёткі на лавачках ля паўдзёду не для іх. Навошта губляць на гэта час, калі менавіта цяпер можна заняцца тым, што спраўдзіць падабенства? Для гэтага і прыходзіць у тэрытарыяльны цэнтр сацабслугоўвання насельніцтва Першамайскага раёна сталіцы. Менавіта тут яны займаюцца ў гуртках, а нядаўна пачалі наведваць аддзяленне дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту, што працавала пры цэнтры ў канцы лістапада. Кожны дзень тут збіраецца да дзясятка чалавек, каб абмяняцца вопытам і проста цікава правесці час.

Як выйшла на пенсію, падумала: я ж яшчэ маладая.

Усё жыццё Антаніна Раманаўна Шакун працавала ў бібліятэцы Інстытута матэматыкі Акадэміі навук. Цяпер, у 77 гадоў, жанчына захаляецца вандрукамі па Беларусі і свеце, а таксама любіць праглядаць навіны ў сеціве. З жадання не адставаць ад сучасных тэхналогій усё і пачалося. — Неяк зайшла, каб атрымаць інфармацыю пра камп'ютарныя курсы, і даведлася, што на базе цэнтры адкрываецца аддзяленне дзённага знаходжання, — распавядае Антаніна Раманаўна. — Чым мы тут займаемся? Усім! Але па-спраўдному яшчэ толькі фарміруемся.

Спраўды, работа аддзялення плануецца паводле пажаданняў наведвальнікаў літаральна «на ходу». Тут усё проста і па-сяброўску, нефармальна: нехта прапановае тэму, і, п'ючы гарбаты (нярэдка са спечанымі ўласнарукімі пірагамі), жанчыны пачынаюць абмяркоўваць яе, дзеліцца сваімі ведамі і вопытам. Пrowadзіцца тут і тэматычныя гутаркі па розных пытаннях — адно з самых актуальных, вядома, здароўе. А напярэдадні Новага года кабеты

«Я ж яшчэ маладая!»

арганізавалі кулінарны тыдзень, падчас якога дзеляліся любімымі рэцэптамі і рознымі хітрыкамі па прыгатаванні смачных страў.

«Я ж яшчэ маладая!»

67-гадовае Марыя Іванаўна Марціновіч ужо два гады ходзіць у клуб падарожнікаў пры цэнтры, дзе наведвае экскурсіі па Беларусі і не толькі. Апошнія 20 гадоў перад пенсіяй жанчына працавала выкладчыкам гісторыі ў вучылішчы, выхоўвала будучых будаўнікоў.

— Як выйшла на пенсію, падумала: я ж яшчэ маладая, шавіна нечым займацца, — кажа Марыя Іванаўна.

Гэтыя думкі прывялі яе ў гандаль. Скончыла вяснёрныя курсы, атрымала разрад і працавала прадаўцом у краме. Пасля рознасопа газеты на пошце, аднак па стане здароўя давалося пакінуць працу. Але нягаснае жаданне нешта рабіць прывяло спадарыню Марыю ў аддзяленне дзённага знаходжання.

— Самае галоўнае тут — стасункі з людзьмі, — лінчыц пенсіянерка. — І падчас сустрэч тут я адчуваю такое адухаўленне, заўжды знаходжу нешта новае і цікавае! Некалькі гадзін на дзень, што пажылыя людзі праводзяць у аддзяленні, даюць ім магчымасць знайсці цікавыя суразмоўцаў, абмяняцца інфармацыяй і ўзаемаўзбагаціцца. А таксама праявіць і творчасці: на святы яны праводзяць канцэрты, дзе спяваюць, танцуюць і ладзяць розныя конкурсы. Але самадзейнасць не застаецца толькі ў межах адной установы: са святочнай праграмай жанчыны ўжо наведвалі сацыяльна-педагагічны цэнтр з прытулкам Кастрычніцкага раёна.

Паспець за часам

Дзіяна Піліпаўна Патроўская ўсё жыццё



цё працавала ў Міністэрстве сувязі. Цяпер ёй 67 гадоў, але жанчына працягвае падрацоўваць у будаўнічых арганізацыях. Муж Дзіяны Піліпаўны пайшоў з жыцця, дзяцей у іх не было. Каб не сумаваць, пенсіянерка

купіла сабе ноўтбук, падключыла інтэрнэт.

— Яшчэ не усё ведаю ў камп'ютары, баюся націснуць нешта не тое, таму ў аддзяленне трапіла таксама дзякуючы аб'яве пра камп'ютарныя курсы. Я сюды прыходжу і атрымліваю карысную інфармацыю. Тут заўжды нешта падкажуць. Гару усёй душой!

«Танцаўшчыца і п'явуння», як кажуць пра яе каляжанкі, Людміла Уладзіміраўна Опра 12 студзеня адзначыла 78-годдзе. Два разы на тыдзень жанчына займаецца гімнастыкай, і нават сесці на шпагат у такім пачасным узросце для яе зусім не цяжка. Апроч спорту, Людміла Уладзіміраўна спявае ў кароке пры цэнтры, наведвае заняткі псіхалагічнай групы і клуб падарожнікаў.

— Я тут знаходжу эліксір маладосці — займаюся жыццярэаднаса жанчына.

Апроч таго, што клубы па інтарэсах існуюць пры цэнтры сацабслугоўвання, на базе аддзялення таксама пакрысе распачынаюць працу некалькі гурткоў: спачатку па вязанні, крыху пазней — доўгачаканая камп'ютарныя курсы. Але адукацыйны момант тут займае другаснае становішча.

— Такія ўстановы, як наша, неабходны ў першую чаргу для стасункаў, — упэўнена заявляе аддзяленне дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту Людміла РАШЧЭНЯ.

— Тут людзі могуць паразмаўляць пра сваё жыццё. Магчымаць кантактаваць асабліва важная ў сталым узросце, яна стымулюе дзейнасць мозга. Актыўна мазгавае дзейнасць, у сваю чаргу, — гэта прафілактыка інваліднасці і зніжэнне верагоднасці ўзнікнення хваробы Альцгеймера.

Два разы на тыдзень жанчына займаецца гімнастыкай, і нават сесці на шпагат у такім пачасным узросце для яе зусім не цяжка.

Усе кабеты, што наведваюць аддзяленне дзённага знаходжання, перажылі свае перамогі і, вядома, свае горкія страты. У кагосьці з іх ёсць дзеці і ўнукі, але ім часта не хапае часу, каб прывесці бабулю. А нехта застаўся зусім адзін альбо мае дрэнныя стасункі з членамі сям'і. І тут жанчыны знаходзяць тое, што дае ім магчымасць пражываць жыццё напоўніцу нягледзячы на павароты лёсу. А яшчэ зразумець: час ідзе, але гэта значыць не тое, што большая частка жыцця засталася ў мінулым, а тое, што трэба яшчэ шмат чаго паспець у будучыні.

Дзіяна СЕРАДЗЮК



Фотаздымкі Надзеі БУЖАН.

Як нас дураць

ЗАМЕСТ ДОЎГУ... КАРОБКІ З ФАНЕРАЙ

Гісторыя пачалася з таго, што некалькі гадоў таму індывідуальны прадпрыемальнік папрасіў у калегі па бізнесе грошай. У якасці пацверджання вяртання доўгу мужчына прапанаваў узяць у заклад яго машыну. Праз паўгода прадпрыемальніку зноў тэрмінова спатрэбілася буйная сума грошай, і ён у чарговы раз звярнуўся да таварыша з просьбай пазычыць яму на два месяцы 25 тысяч долараў.

— Праўда, на гэты раз бізнесмен не змог аддаць у заклад свой аўтамабіль, як было ў мінулы раз, бо той знаходзіўся ў рамонтзе. У сувязі з гэтым мужчына прапанаваў узяць у яго дзесяць новых закладаных ноўтбукаў, кошт якіх склаў 7 тысяч долараў, — паведаміла прэс-сакратар Партыі зьвязка РУУС Г. Мінска Ганна Чыж-Літаш. — Калі агавораны тэрмін скончыўся, бізнесмен не змог вярнуць доўг, бо ўкладзенны ў справу грошы не прынеслі даходу. Даўжнік папрасіў калегу яшчэ некалькі месяцаў пачакаць.

У выніку гісторыя з вяртанням грошай зацягнулася на год. І калі таварыш у чарговы раз пачаў, што бізнесмену патрэбна яшчэ адтэрміноўка, ён не вытрымаў: узяў ноўтбук, пакінуў у заклад, і панёс іх у адзін з камп'ютарных цэнтраў, дзе прапанаваў супрацоўнікам набыць іх у яго. Калі праз некалькі хвілін адзі з супрацоўнікаў цэнтры вярнуўся, трымаючы ў руках каробку з-пад камп'ютара, яго абурэнню не было межам. Мужчына-прадавец нічога не мог зразумець: чаму на яго крычэць... А калі зазірнуў у каробку, убачыў там... кавалкі фанеры.

Кожная дошка была акуратна выразана пад памер каробкі і вахыла, як ноўтбук. Пацярпелы тут жа звярнуўся ў міліцыю. Супрацоўнікі аддзела крымінальна-нага вышукку Партызанскага РУУС сталіцы затрымалі аферыста, 31-гадовага прадпрыемальніка. Напачатку той свярджваў, што не мае ніякага дачынення да махінацыі, але потым ва ўсім прызнаўся. Заведзена крымінальная справа. Затрыманні раскайваецца ў сваім учынку і абяцае вярнуць узятую ў доўг суму ў бліжэйшы час.

Сяргей РАСОЛЬКА

Тэма дня

ТРЫВОЖНЫ СТУДЗЕНЬ НА ДАРОГАХ

Кіроўцы і пешаходы: без відэакантролю парадку не будзе?

Дарожна-транспартныя здарэнні з цяжкімі наступствамі распачаліся ў Гродне неўзабаве пасля надыходу новага года, дакладней а 5-й гадзіне раніцы 1 студзеня: нецярозы кіроўца збіў пешаходаў, юнака і дзяўчыну, якіх шпіталізавалі з пераломамі ног. А на наступны дзень у абласным цэнтры малады вадзіцель напярэдня выбрў хуткасць, машына наскочыла на барджорны камень, перакулілася і ўдарылася ў асвятляльную апору. Хлопец, які ўсяго 4 месяцы таму атрымаў вадзіцельскія правы, памер на месцы. І гэта быў толькі пачатак месяца...

«Звязда» ўжо паведамляла аб трагедыі на пешаходным пераходзе ў Гродне, дзе 15-тонным «КамАЗам» была смяротна траўміравана 13-гадовая дзяўчынка. І літаральна назаўтра — чарговае здарэнне: ад сутыкнення з аўтамабілем, які ехаў на зялёнае святло, атрымаў траўму 15-гадовай хлопчак. На праезную частку ён выйшаў на забаронены сігнал святлафора і, да таго ж, быў у насунутым на галаву капюшоне.

А на наступны дзень у абласным цэнтры здарыліся яшчэ два ДТЗ, зноў жа на пешаходных пераходах. У адным выпадку пад коламі «Опель» апынулася жанчына — прычым для абодвух удзельнікаў дарожнага руху граў зялёны сігнал святлафора. Кіроўца праігнараваў правіла, згодна з якім быў абавязаны прапусціць пешахода. А воўс у другім выпадку ў сутыкненні з аўтамабілем, які ехаў на дазвольны сігнал святлафора, бацьчына віна пешахода. Прычым і жанчына была ў капюшоне і, верагодна, не заўважыла, што набліжаецца аўтамабіль.

Відэакантроль на пешаходным пераходзе.



«Пешаходы, будзьце уважлівыя!»

Дарэчы, адразу ж пасля гібелі дзяўчынкі пад коламі грузавіка Дзяржаўтінспекцыя дала кантролю за сітуацыяй на пешаходных пераходах пачала дзейнічаць відэафіксацыя. Вынікі не прымусілі сябе чакаць: на адным з пераходаў усюго за некалькі хвілін перасоўвачны відэакомплекс выявіў каля дзясятка парушэнняў — кіроўцы не прапусцілі пешаходаў, стваралася пагроза аварыі.

Дзіяна Патроўская, што ў розных месцах абласнога цэнтры, на найбольш аварыйных пешаходных пераходах штудзённа будучы выстаўляецца дзясяткі камер. Але пры гэтым раіць пешаходам задумацца, ці варта так прывычна карыстацца сваім законным правам на пераходна-чарговы пераход вуліцы?

Можна, лепш спыніцца і падумаць пра так званыя шалі? З аднаго боку — адказнасць кіроўцы за парушэнне правілаў і няхай нават самае жорсткае пакаранне, аж да пазбаўлення волі. А з другога — ваша здароўе і жыццё. Таму, выходзячы на праезную частку нават на дазвольны сігнал святлафора, трэба ўсё роўна быць пільным і глядзець па баках.

Але гэты сведчанне аднаго гродзенца, кіроўцы з вялікім стажакам: «Нядаўна вырашыў правесці эксперымент, прастаяўшы 30 хвілін на пешаходным пераходзе. За гэты час на чырвонае святло дарогу перайшлі 23 чалавекі (толькі двое з іх — дзеці) і пры гэтым былі створаны 3 аварыйныя сітуацыі».

Відэавочна, што штрафаванцыя па матэрыялах відэафіксацыі павінны не толькі незаконнапалукі мяняць кіроўцы, але і парушальнікі — пешаходы. Безумоўна, камеры не заменіць галоўнага — узаема-

павягі ўдзельнікаў дарожнага руху. Хаця і павінны саздзейнічаць непазбежнасці пакарання, бо іншай «мовы» шмат хто не разумее.

Як, напрыклад, выхоўваць кіроўцу, які так захапіўся святкаваннем Новага года, што сеў за руль «падшафку» 2,19 праміле алкаголю ў крыві? Хаця яшчэ і года не мінула, як ён затрымліваўся за кіраванне аўтамабілем у нецярэўным стане. Вядома ж, такія асобы павінны пазбаўляцца «колаў», што цяпер і праду-гледжана законам.

Увогуле з пачатку дзеяння такой заканадаўчай меры на Гродзеншчыне гэта ўжо трыццаць выпадкаў кіравання транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'яняння

паўторна на працягу года пасля адміністрацыйнага спяганання. Ёсць жаданне вучыцца на горкім вопыце іншых? Тады воўс, да ведама, апошняе судовае рашэнне ў Гродне ў дачыненні да кіроўцы, які пасля першага пакарання (штраф 2 мільёны рублёў і пазбаўленне вадзіцельскіх правоў на 3 гады) зноў ехаў за рулём нецярэўным (экспертыза паказала амаль 9-разовае перавышэнне дапушчальнага ўзроўню алкаголю ў арганізме). Пакаранне: 2 месяцы арышту, штраф у памеры 250 базавых велічынь (32,5 мільёна рублёў) і канфіскацыя ў даход дзяржавы аўтамабіля «Сітраен Ксантыя», які, дарэчы, належыць жонцы парушальніка.

Добра яшчэ, што ў гэтых выпадках ад п'янага кіроўцы не пацярпелі іншыя удзельнікі дарожнага руху. Як гэта здарылася нядаўна непдалёк ад абласнога цэнтры ў вёсцы Саволёўка, дзе на роўным участку дарогі не раз'ехаліся два легкавікі. Відавочны свяржваюць, што машыну віноўніка аварыі не раптоўна вынесла на сустрэчную паласу — рухавік па ёй. А пасля аварыі паводзіў сябе так агрэсіўна, што прыйшоўся яго звязаць. Пры гэтым вельмі п'яны кіроўца не атрымаў ніводнай драпіны, чаго не скажаш пра іншага ўдзельніка ДТЗ: яго шпіталізавалі з пераломамі рэбраў, грудзіны і іншымі траўмамі.

Дарэчы, урад Польшчы нядаўна ўзгадніў пакет рэкамендацый па барацьбе з п'янствам за рулём: мяркуюцца назаўсёды пазбаўляць вадзіцельскіх правоў тых кіроўцаў, якія сталі віноўнікамі сур'ёзных дарожна-транспартных здарэнняў. І хіба ж гэта не справядліва?

Барыс ПРАКОПЧЫК

Чытачы — супраць

ЧАМУ ВЫРАШЫЛІ ЗАКРЫЦЬ БІБЛІЯТЭКУ?

Жыхары Магілёва спадзяюцца, што рашэнне аб закрыцці дзіцячай бібліятэкі будзе адменена

3 першага студзеня на дзвярэх дзіцячай бібліятэкі імя Максіма Горькага, якая знаходзіцца ў абласным цэнтры на вуліцы Аўтазаводскай, з'явіўся замок — яна больш не працуе. Але жыхары раёна, чые дзеці наведвалі гэтую ўстанову, з такімі становішчам мірыцца не жадаюць. Пад зваротам, які прынесла ў карпункт «Звязда» Ала Няўмова, паставілі свае подпісы амаль пяцьдзятка чалавек. Яны хочуць, каб недарэчнасць з іх бібліятэкай была выпраўлена. Дарэчы, воўсем гадоў таму ўжо была спроба закрыць яе, але чытачы перамаглі.

Ала Няўмова — жанчына рашучая, гатовая ісці ў сваёй справе да канца. Яна абыхыла шмат розных інстанцый, адправіла звароты ў некалькі міністэрстваў і КДК. Жанчына упэўнена, што справу яшчэ можна выправаць. Тым больш, што ў сваіх імкненнях яна не адзінокая. «Сюды хадзілі нашы дзеці, потым унукі, а зараз што ім рабіць? — пытаецца яна. — Раней на кожным кроку адкрывалі хаты-чытальні, а зараз прывічаць любоў да чытання не патрэбна?»

Бібліятэка, за якую сёння пачалася спраўдана вайна, існавала ў Магілёве амаль 60 гадоў, на яе кнігах вырасла не адно пакаленне чытачоў. Асноўныя яе наведвальнікі — дзеці 7-15 гадоў, якія, нягледзячы на спакусы ў выглядзе інтэрэнту і іншых электронных гаджэтаў, прыходзілі сюды.

Чаму вырашылі закрыць бібліятэку? Паводле статыстыкі, на момант закрыцця ўстановы яе паслугамі карысталіся каля тысячы чытачоў. Па існуючых нормах, гэта ў 5 разоў менш, чым патрэбна. А выдаткі на ўтрыманне не малыя. Замест бібліятэкі з'явіцца мастацкі клас. А кнігі (дарэчы, фонд склаўся больш за 26 тысячы асобнікаў) перададуць бібліятэцы № 9, якая знаходзіцца на праспекце Дзімітравы.

Але, як кажа Ала Няўмова, да той бібліятэкі — шэсць прыпынку язды на гарадскім аўтобусе ды яшчэ неабсячаны пераход чэраз дарогу, дзе часта адбываюцца ДТЗ. Не ўсёякі бацькі яшчэ і псуецца туды сваё дзіця. У мікраравенне ёсць бібліятэка ад аўтазавода імя Кірава, але там нават адмовіліся прымаць дзіцячыя кнігі: нельга, установа ведамасна. Ёсць яшчэ адзін варыянт. Для чытачоў прапанавалі арганізаваць «стол заказаў» на неабходную літаратуру пры бібліятэцы СШ № 7, які будзе працаваць 2 разы на тыдзень. Але, як абурэцца адна з «пацярпелых» маці, падвоз літаратуры не вырашае пытання, бо калі ты хочаш выбраць кнігу «для душы», то яе трэба не «замовіць», а перш за ўсё убачыць, патрымаць у руках, зразумець, ці хочацца табе яе прачытаць.

Пачуцці людзей, якія хвалююцца за лёс сваёй бібліятэкі, зразумелыя: калі былі спакойныя за сваіх дзяцей. І не толькі таму, што падлеткі тут дрэннаму дакладна не навуचना. Ёсць нешта іншае, тое, што нельга убачыць. Я і зараз, здаецца, адчуваю пах бібліятэкі, дзе так падалася бываць у дзяцінстве. Ёсць нейкая магія менавіта ў самім існаванні папярэвага царства — магчымаць перабраць кніжкі на палічкі, гартыць падзеўты часам старонкі, глядзець на малюнкі, выхопліваць вагчыма нейкія словы з кантэксту. У гэтых вельмі спрыяльных умовах малынкі

Гэта цікава

Па інфармацыі Міжнароднай федэрацыі бібліятэчных асацыяцый і ўстаноў, у свеце налічваецца больш за 569,6 тысячы бібліятэк. Больш за ўсё іх у Еўропе (звыш 440 тысяч) і ў Паўночнай Амерыцы (больш за 125 тысяч). У бібліятэках свету захоўваецца больш за 20 мільярдаў кніг і звыш 10 мільярдаў адзінак перыядыкі.

Найбольш багатыя фонды бібліятэк Еўропы (больш за 16 мільярдаў адзінак захоўвання), Паўночнай Амерыкі (12 мільярдаў) і Азіі (1,5 мільярда). Аб'ёмнаці бібліятэк з'яўляюцца прыкладна 2,5 мільярда чалавек, прычым безумоўны лідар — Еўропа (1,8 мільярда чалавек).

Добрая навіна

ЭПІДЭМІЯЛАГАЎ ПЕРАСЯЛІЛІ З КАМФОРТАМ

Тры з паловай гады калектыв Чачэрскага раённага цэнтры гігіены і эпідэміялогіі чакаў уваходзіць у новае памяшканне. І воўс нарэшце раённая ўстанова аховы здароўя, якая да апошняга часу размяшчалася ў мясцовай паліклініцы, набыла новы двухпавярховы будынак, які раней належаў прадпрыемству «Фармацыя».

Як паведамілі ў Гомельскім абласным цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, на рэканструкцыю аб'екта з абласнога бюджэту было накіравана Вр3,2 млрд. Акрамя таго, спонсарскаму дапамогу аказалі ААТ «Звязда» (Вр32 млн), КЖУП «Чачэрскае» (Вр9,4 млн). Затое сёння збудаванне адпавядае самым высокім патрабаванням і стандартам. Светлыя кабінеты абсталяваны новай мэбляй і сучаснай аргтэхнікай. На сценах прыцяваюць увагу малюнкавыя інфармацыйныя стэндзі. Мікрабіялагічная і санітарна-гігіенічная лабараторыі маюць магутнае вышчоднае абсталяванне. Цяпер тут ёсць усё неабходнае для працы і правядзення профільных даследаванняў. У новым будынку для 30 супрацоўнікаў прадугледжаны пакоі для прыёму

чамі і насельніцтвам.Трэба не «зліваць» бібліятэкі ў адну, а ствараць на базе кожнай з іх інфармацыйна-культурныя цэнтры, клубы па інтарэсах або гурткі. Існуюць жа бібліятэкі-клубы, бібліятэкі-музеі, нават бібліятэкі — пункты сацыяльнай дапамогі. І чым больш іх будзе, тым лепш.

Дарэчы, у магілёўскай школе № 34 правалі невялікі эксперымент: паставілі на калідоры кніжную шафу і прапанавалі дзецям прынесці з дому кніжкі, каб іх маглі пачытаць і іншыя. І самае цікавае, што гэта мабільная бібліятэчка ка-

чыма і насельніцтвам.Трэба не «зліваць» бібліятэкі ў адну, а ствараць на базе кожнай з іх інфармацыйна-культурныя цэнтры, клубы па інтарэсах або гурткі. Існуюць жа бібліятэкі-клубы, бібліятэкі-музеі, нават бібліятэкі — пункты сацыяльнай дапамогі. І чым больш іх будзе, тым лепш.

Дарэчы, у магілёўскай школе № 34 правалі невялікі эксперымент: паставілі на калідоры кніжную шафу і прапанавалі дзецям прынесці з дому кніжкі, каб іх маглі пачытаць і іншыя. І самае цікавае, што гэта мабільная бібліятэчка ка-

Да ведама

Па даных Інстытута статыстыкі ЮНЕСКА, па колькасці бібліятэчных кніг на душу насельніцтва Беларусі (667 кніг на тысячу жыхароў краіны) знаходзіцца на 19-м месцы. Для параўнання, Расія — на 26-м (513), Украіна — на 55-м (88), США — на 92-м.

рыстаецца вялікай папулярнасцю. Кнігі на паліцах дарэмна не пыляцца. І з іх дазваляюцца чытаць і дзеці, і дарослыя. І няма розніцы, сучасная гэта літаратура або класіка.

А колькі людзей сабралася, калі ў мінулым лістападзе бібліятэка імя Івана Чыгрынава ў Касцюковічах пераехала ў новы будынак! У чытачоў было сапраўднае свята. Дзякуючы абласному і раённаму кіраўніцтву, якое знайшло на рэканструкцыю ўстановы амаль 2,5 мільярда рублёў.

Аб адданы чытачак можа шмат расказаць і дырэктар магілёўскай дзіцячай бібліятэкі № 2 Святлана Равінская. Супрацоўнікі перад Новым годам паставілі ёлку і прапанавалі дзецям упрыгожыць яе лістамі з пажаданнямі ці прызнаннямі. Гэтыя напісаныя дзіцячай рукой радкі краючы сваёй непасроднасцю і шчырасцю: «Калі мне было 8 гадоў, бацькі падарылі мне казкі Андэрсена. Я люблю чытаць іх перад сном і ўяўляць сабе галоўным героем»; «Я люблю кнігі, у якіх старонкі «зачытаны да дзірак». Аўтарытэт такіх кніг не аспрэчыць. Калі трымаеш іх у руках, ствараецца уражанне, што ты становішся бліжэй да тых людзей, якія чыталі іх да цябе, перажывалі тыя ж эмоцыі, тыя ж пачуцці, што і ты цяпер. Ты, як і яны, падарожнік па старонках цікавых кніг»; «Электронная кніга ніколі не зможа замяніць мне друкаваны варыянт. Я нельга пачаць, адчуць пах друкарскай фарбы, правесці пальцамі па літарых і адчуць іх кантуры. Друкаваная кніга — гэта шэдэўр інтэлектуальнага мыслення чалавека»; «Я люблю знаходзіць у кнігах закладкі: абгорткі ад цукерак і шакаладак, і карткі ад розных гульніяў. Часам гэта спецыяльна набытыя або зробленыя ўручную з розных матэрыялаў закладкі. Па іх можна меркаваць аб людзях, якія чыталі гэтыя кнігі: пра іх захапленні і прыхільнасці».

Мудрая Астрыд Ліндгрэн, «маці» ўсенародна ляміама Карлсана, казала: «Тое, якім будзе свет заўтра, шмат у чым залежыць ад сённяшніх хлопчыкаў і дзяўчынак, тых, хто якраць цяпер вучыцца чытаць». Спецыялісты сведчаць, цікаваецца да кнігі прыпадае на трэці клас, калі навыв чытання толькі што набыты і яшчэ не згублены. І захаваць гэтую цікаваць на усё жыццё павінны ўсе разам — сям'я, школа, бібліятэка, грамадства.



Сумесны праект рэдакцыі газеты «Звязда» і Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь

Выпуск № 1 (30)

3 першых вуснаў

СПЯВАЙ, САЛДАТ! ТАНЦУЙ!

Адзін з вядучых музычных калектываў краіны — Акадэмічны ансамбль песні і танца Узброеных Сіл — святкуе свой 75-гадовы юбілей. Створаны напярэдні Вялікай Айчыннай, у гады ваеннага ліхалецця ён узнімаў баявы дух салдат. Чатыры — пяць канцэртаў у дзень праходзілі пад абстрэламі і бамбёжамі, у дождж і завею. Сёння ў ваенных артыстаў не менш напружаны графік. Толькі гастрольныя ўмовы нашмат лепшыя: замест пясчаных пляцовак-узгоркаў — вялікія залы, замест сціпрых аплыдэсентаў земляю — гучныя авацыі айчынных і замежных глядачоў.

Сёння славу творца калектыву ўзначальвае выпускнік ваенна-дыржорскага факультэта пры Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П.І. Чайкоўскага, мастэр мастацтваў, заслужаны артыст Беларусі, палкоўнік Уладзімір ВАРПАЕЎ. Ад мастацкага кіраўніка і галоўнага дыржора ансамбля мы і даведаліся, з якімі «песнямі» ідзе па жыцці творчы калектыв і якімі «танцамі» ён жыве сёння.

— Уладзімір Сяргеевіч, вы ўжо на працягу 10 гадоў — за «штурвалам» ансамбля. Узгадайце, якім быў калектыв, калі вы сюды прыйшлі. Наколькі ён змяніўся сёння?

— Гэта якраз тое пытанне, якое мяне хвалюе. Я часта задумваюся: што змянілася, што стала па-іншаму ў гэтым калектыве? Калі я сюды толькі прыйшоў, то ўбачыў творы высокай якасці, але адразу ўзнікла думка, як бы я па-новаму павярнуў гэтую канцэртную праграму. І першае, з чаго мы пачалі, — арганізавалі тур па Беларусі «Табе, Перамога, прывітаем!» Аб'ездзілі шмат гарадоў, сустрэліся з ветэранамі, працаўнікмі сяла. І стала ўсё ясна: рэпертуар ёсць, ён надарны, але яго трэба мяняць, каб ісці ў нагу з часам. І вырашана гэтае пытанне пачаць з кадраў. Натуральна, неабходна было прыцягнуць у калектыв моладзь, перайшла на больш якасны ўзровень выканання твораў, якія ўвайшлі ў «залаты» фонд ансамбля. Усё большую ўвагу сталі надаваць працы з паэтамі-песеннікамі і кампазітарамі. Сур'ёзна заняліся сучаснай харэаграфіяй, вынікам чаго стала стварэнне на базе балета танцавальнай групы «Траекторыя руху».

— Атрымліваецца, што вы абсалютна перагледзелі балетную групу. Балет ансамбля сёння зусім не той, якім мы прывыклі яго бачыць.

— Сапраўды, сёння абсалютна іншы балет, які захоўвае традыцыі і, разам з тым, прыносіць нешта новае. Калі я бачу тую энэргію, якая выходзіць ад хлопцаў, што танцуюць, то разумею: яны адпавядаюць таму часу, у якім жывуць. Яны выконваюць хіп-хоп, брэйк-данс... І трэба адзначыць, што сёння гэта ўспрымаецца глядачом. Раней юнакам не было дзе сябе рэалізаваць. А тут у іх узнікла магчымасць прафесійна займацца з харэаграфам. І так у нас з'явіліся танцы «Айчыны служым», «Салдацкая кругавая», «Прызыў-2014»... Галоўная наша задача — паказаць беларускую армію, дзе пануюць энэргія, малодасць, энтузіязм, «агеньчык». І танцоры выдатна спраўляюцца з гэтым, выконваючы часам складанейшыя трукі і элементы. Гэта настолькі крамае, што ёсць гле-

дачы, якія прыходзяць, каб паглядзець менавіта на гэтыя танцы.

— У хору, напэўна, не столькі паклоннікаў?

— Памыляецеся! У хор да нас прыйшло таксама вельмі шмат таленавітай моладзі. Мы іх збіралі па ўсёй Беларусі, быццам па крупніках. Прычым шукалі мэта-накіравана, каб яны падыходзілі нам па характары, каб іх задавальвала жыццё артыста, каб яны спраўляліся з цяжкасцямі. А яны не буду ўтойваць, ёсць у лютым калектыве. У нас вельмі шмат канцэртаў, і вытрымаць іх могуць людзі фізічна падрыхтаваныя і маральна ўстойлівыя. Таму людзі павінны любіць гэтую прафесію. Яны павінны разумець, што прыйшлі ў ваенны калектыв. І яны гэта разумеюць. У хору ансамбля — людзі-аднадумцы, якія выконваюць як сусветную класіку, так і духоўную музыку, шматлікія вакальна-харэаграфічныя кампазіцыі. На базе хору мы стварылі вакальную групу «Армейскі голас», дзе чатыры юнакі спяваюць армейскія песні.

І ў нашым аркестры з'явіўся міні-калектыв — струнны квартэт, які выконвае салонную прыгожую музыку. Таксама ёсць эстрадна-сімфанічны калектыв, які працуе ў эстрадным стылі. Аркестр акампануе і танцавальнай групе, і хору, і салістам. Гэта ўсё паўнаватнае творчы падраздзяленні, высокапрафесійныя і правяраныя часам.

— Хор, аркестр, балет, салісты, якія ўваходзяць у калектыв, напэўна, дазваляюць ствараць разнастайныя па сваім змесце праграмы?

— Безумоўна! Усе нашы канцэртны праходзяць з аншлагам. Асабліва калі выязджаем, а робім мы гэта вельмі часта. У год у нас ад 150 і больш канцэртаў. І ў кожным з іх закладзена наша галоўная задача — выхаванне патрыятычнага духу сярод грамадзян нашай краіны праз песню. Аднак вялікую ўвагу мы надаём і ветэранам. Без песень, прысвечаных ім, не праходзіць ніводнае наша выступленне. Увогуле, Вялікая Айчынная вайна — старонка і нашай гісторыі. Ансамбль сустраў ваіну практычна ў Брэсцкай крэпаві, дзе артысты спявалі для вайскоўцаў. А потым, адступаючы ў раён Смалаяўцаў, загінулі...



Начальнік — мастацкі кіраўнік Акадэмічнага ансамбля песні і танца Узброеных Сіл Беларусі Уладзімір ВАРПАЕЎ.

Яшчэ шмат гісторыі звязана з вайной. У нас гэта ў памяці і ў нашых песнях.

— Вам, як чалавеку ваеннаму, напэўна, некладана было наладзіць у калектыве дысцыпліну? Які парадок у палкоўніка Варапева?

— Вельмі строга. Прычым з першага дня працы ў калектыве. У дысцыпліну шмат укладваецца паняццям. Гэта і не спазнацца на працу, і ўдасканальваць свой прафесійны ўзровень. Быць з таварышамі ў добрых зносінах — таксама дысцыпліна. Быць ахайным, падцягнутым, разумець і паважаць сваіх кіраўнікоў, выра-

ўсё адразу разумеюць. Некаторыя не згаджаюцца на змены ў сваёй знешнасці, астатнія гатовы прывесці сябе ў парадак, каб адпавядаць вобразу артыста ансамбля Узброеных Сіл. Усё проста. Калі ёсць сістэма працы, калі яна правярана, апраўдана і ўжо прыносіць пэўныя вынікі, то і з дысцыплінай усё ў парадку.

— Твар ансамбля — яго артысты. Хто яны?

— Перш за ўсё, гэта ваеннаслужачыя. Ім уласцівы строгасць, сур'ёзнасць, акуртанасць, мудрасць. Яны з'яўляюцца прыкладам для сваіх калег, бесстрашна выконваюць загады сваіх

Акадэмічны ансамбль песні і танца чатыры разы быў узнагароджаны Гагарынаўмі граматамі Прэзідэнта Вяроўнага Савета БССР, быў адзначаны прэміяй Ленінскага камсамола Беларусі. У 2007 годзе калектыв атрымаў спецыяльную прэмію Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі «Музычнае мастацтва», а ў 2008 годзе — дыплом ЮНЕСКА.



шмат задачы якасна, на высокім узроўні. Куды ні паглядзіш — усюды дысцыпліна. Гэта і наша сістэма працы, якая складалася на працягу доўгага часу. Разам з тым, я заўсёды раскаваю, які зрабіў бы, дзялюся вопытам. Ды і самому трэба з'яўляцца прыкладам.

Мы заўсёды павінны быць у добрай форме. А па-іншаму і быць не можа: мы — твар Узброеных Сіл. Калі ў юнака завушніць, першае, яму трэба будзе іх зняць. Апошнім часам моладзь пачала рабіць «модныя» прычоскі, якія называюцца дрэдамі. І ў такіх выпадках я нічога не кажу, проста прапаноўваю апраць у вайсковую форму, паглядзецца ў люстэрка і ацаніць, як яны выглядаюць. Як правіла, да гэтага не даходзіць, бо многія

камандзіраў і начальнікаў. Аднак я маю ў нас і прадстаўнікоў грамадзянскага персаналу. У асноўным, калектыв малады. І на іх ляжыць адказнасць — выконваць творы на героіка-патрыятычную тэматыку, якія не кожнаму па сілах. Напрыклад, праспяваць песню Пахмутавай «Паклонімся вялікім тым гадам» так, каб зал устаў, дарагога каштуе. А ў іх гэта атрымаецца.

— Чаго патрабуе сучасны глядач? Ці прыслухоўваецца вы да яго?

— А я як жа! У зале заўсёды прысутнічаюць розныя катэгорыі людзей: дзеці, дарослыя, моладзь, людзі больш сталага ўзросту. І мы падбіраем такі рэпертуар, каб кожнаму было цікава. Аднак ёсць у нас і творы, якія мы прысвячаем усім. Далучымся, «Кацюша» спяваюць ад малага да вялікага. Зараз мы пабудавалі так праграму, што ў нас ёсць тэма Вялікай Айчыннай вайны, тэма Беларусі, тэма сучаснай арміі, класіка, — прычым як айчынная, так і сусветная. Кожная

канцэртная праграма ў нас абнаўляецца амаль на 50 працэнтаў. Мы дастаем нешта старэнкае, шукаем нешта новае. Гэта можа быць новая аранжыроўка, інструментука ці новая падача. Гэта ўсё тое, што рухае калектыв, усё тое, чым мы жывём. У нас сфарміраваны асаблівы рэпертуар, ёсць свае нішы. За гэты час мы навучыліся не толькі чуць і слухаць глядача, але яшчэ і разумець яго.

— Вы заўсёды вылучалі сваімі тэматычнымі праграмамі. Калі я не памыляюся, яны былі прымаркаваны да пэўных дат. Наперадзе — 70-годдзе вызвалення Беларусі. Чаго чакаеце вышм гледзачам?

— Да нас рэгулярна трапляюць лісты, у якіх просяць прыехаць у пэўную мясцовасць з канцэртамі 9 мая і 3 ліпеня, напярэдні і пасля гэтых дат. І ў нас ужо амаль гатова праграма, якая будзе складзена так, каб захапіць амаль усю гісторыю гэтага перыяду. На першым плане, вядома, будзе прадстаўлена тэма Вялікай Айчыннай вайны. Не абяздземся і без тэмы Беларусі, на якую мы зараз ствараем новыя творы. Абавязкова будучы прадстаўлены нумары, прысвечаныя арміі.

З гэтай праграмай мы праедзем па вайсковых частках і гарнізонах, выступім перад ваеннаслужачымі і членамі іх сем'яў. Не пакінем без увагі абласныя і раённыя цэнтры, паўдзельнічаем у буйных рэспубліканскіх мерапрыемствах.

— Напэўна, няма ў Беларусі месца, дзе б ні гучалі вашы творы... Ведаюць вас і за мяжой. Як усюды паспяваеце?

— Шчыра кажучы, за мяжой мы ўжо даўно не былі. Апошняя наша паездка была ў Польшчу, дагэтуль тры гады мы ездзілі ў Францыю. Вядома, для артыстаў гэта важна. І не толькі для іх, але і для ўсёй краіны: дзякуючы сваёй творчасці мы

Векапомнае

«ПАРТЫЗАНСКАЯ РЭСПУБЛІКА РАСОНЫ»

Споўнілася 70 гадоў адной са шматлікіх карных аперацый нямецка-фашысцкіх акупантаў па знішчэнні партызан і мірных жыхароў Беларусі. Яна называлася «Ота», значылася пад нумарам 105. Для людзей, што нарадзіліся пасля вайны, — гэта ўжо гісторыя. А для тых, хто перажыў вайну, гэта пякучы боль, які вяртаецца зноў і зноў праз дзесяцігоддзі.

Наша лясная вёска Абухава, што на Расоншчыне, ужо ў ліпені 1941 года стала «партызанкай». Першымі партызанамі былі акружэнцы. Да іх хутка сталі далучацца мясцовыя жыхары. У жніўні яны арганізавалі ўборку збажыны ў Палюшчыне (бязлесная мясцовасць каля Дрысы), каб хлеб не дастаўся фашыстам. Мужчыны касілі пшаніцу, а мы, дзяўчаты і жанчыны, жалі, вязалі снапы, зносілі на павозкі. Працавалі і днём, і ноччу. На другі дзень з'явіліся гітлераўцы з дрысенскага гарнізона, пачаўся бой. Два партызаны былі паранены, але зброя нам удалося вывесці.

У нашай вёсцы заўсёды знаходзіліся партызаны. Адны ішлі на заданні, іншыя вярталіся з іх. Часта суткамі палілася печ, каб наварыць бульбы ці спячы якіх бліноў, а зімой — абсушыць вопратку, абутак. Вяскоўцы даламагалі партызанам, як маглі. У час «райкавай вайны» абухаўцы па заданні партызан разабралі ўчастак аднакалейкі каля Расонаў. Мужчыны развінчалі і расцягвалі рэйкі, жанчыны зносілі шпалы.

У 1943 годзе карныя экспедыцыі фашыстаў умацаваліся. У дакументах акупантаў раён расонска-асвейскай партызанскай зоны называўся «партызанскай рэспублікай Расоны». Пераўзыходзячы сілы карнікаў падтрымлівалі танкавыя, артылерыйскія, сапёрныя і іншыя падраздзяленні, авіяцыя. Партызанам усё цяжэй было іх стрымліваць. Насельніцтва далялося хавацца ў лясах. Наша сям'я разам з 9 іншымі сем'ямі пабудавалі зімовы лагер за 4 кіламетры ад вёскі ў балоцістым лесе на востраве (мясцовая назва Смалаяўкі).

У другой палове снежня фашыстам удалося адцягнуць партызан да апошняй лініі іх абароны па рэках Нішча, Дрыса і далей на поўнач да блізкага ўжо фронту. У вёсцы Роўнае Поле, якую мы называлі «партызанскай Масквой», сканцэнтраваліся падпольныя партыйныя органы, штабы партызанскіх брыгад, перапоўненыя параненымі шпіталі, тысячы жанчын, дзяцей, старых. Каб выратаваць людзей, партыйнае кіраўніцтва і партызанскае камандаванне вырашыла ў ноч на 28 снежня прараваць блакаду і вывесці насельніцтва і параненых на лінію фронту.

27 снежня партызаны сказалі к вечару сабрацца ў дарогу ўсім, хто можа ісці. Мама угаварыла мяне пайсці, а сама з іншымі дзецьмі вырашыла схавацца ў Смалаяўках. Сабралася мноства народу. Патрабавалася захоўваць абсалютную цішыню.

Актуальная навіна

МАЕШ ТРАІХ ДЗЯЦЕЙ? ВЫЗВАЛЕНІ АД ПРЫЗЫВУ Ў АРМІЮ!

Чарговая папраўка ўнесена ў закон аб праходжанні вайскай службы

Ужо з 21 студзеня беларускія ваенкаматы перастаюць прызываць у мірны час на тэрміновую службу ў рэзерв шматдзетных татаў. Да таго ж атрымаюць ільготу ў выглядзе адтэрміноўкі тых хлопцаў, якія становіліся татамі двойчы. Адпаведны заканадаўчы акт ужо апублікаваны на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Зараз жа тэма прызыўнікі, якія выходзяць трох і больш дзяцей, карыстаюцца правам на адтэрміноўку. Яна падаўжаецца да таго часу, пакуль бацьку не споўніцца 27 гадоў.

Акрамя таго, некаторыя ваенкаматы чакае рэформа. Праўда, закрэне яна толькі трыя раёны, дзе ў апошнія гады прызываецца ў армію і ставіцца на вайсковы ўлік не так шмат маладых людзей. Пры такім раскладзе мясцовыя ваенкаматы будуць пераўтварэнні ў падраздзяленні камісарыятаў, якія знаходзяцца ў іншых раёнах.

Валяр'ян ШКЛЕННІК

Баявая падрыхтоўка

ВЫПРАБАВАННЕ ДЛЯ ХАРАКТАРУ

Абкатка танкам — адно з асноўных практыкаванняў для кожнага салдата ў межах комплексна-кантрольных заняткаў па агульнавайсковых дысцыплінах. Карэспандэнт «Звязды» стаў сведкам таго, як вайскоўцы 72-га Аб'яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і маладых спецыялістаў, які размешчаны ў Печы, на адзнаку здаюць нарматыў, які, хутчэй за ўсё, запомніцца ім на ўсё жыццё.

На тактычным полі стаіць гул ад выстралаў і вайскавой тэхнікі. Салдаты ў касках па чарзе ўскокваюць у акуп, страляюць па БМП, кідаюць гранату, хаваюцца ў акопе пад праяздачай машынай, а пасля зноў атакуюць яе з тылу. Усё здаецца падобна на сапраўдны баявы дзеньнік, аднак гэта вучэнні, і для бліскі салдаты выкарыстоўваюць на занятках вучэбную



супрацьтанкавую гранату і хаваюцца падраны. Пасля кожнай спробы кіраўнік на вучэбнай кропцы выстаўляе салдатам адзнакі.

— Галоўныя мэты заняткаў — праверка практычных навыкаў асабовага саставу ў барацьбе з бронеаб'ектамі праціўніка, а таксама выпрацоўка прыёмаў псіхалагічнай устойлівасці пры адбіцці танкаў праціўніка, — тлумачыць капітан Павел КАЗЛОЎ, камандзір зводнай роты рэзерву 114 школы па падрыхтоўцы прапаршчыкаў і спецыялістаў харчовай службы. — Падобнае практыкаванне загартоўвае характар салдата. Памятаю, як сам удзельнічаў у абкатцы танкам. Безумоўна, хваляўся, ці зраблю ўсё правільна, ці справіцца з кіраваннем механіка-вадзіцель, але тады, як і зараз, усё было добра.

Андрэй ЦАРЫКАЎ, радавы зводнай роты рэзерву, з усмешкай прызначае:

— Напачатку, калі залазіў у акуп, крыху хваляўся, глядзеў на пясч, думаў аб тым, як машына праедзе над акапам. Галоўным было трапіць дзюма-гранатамі на БМП. Напэўна, выкануў усё нармальна — атрымаў адзнаку «добра».

Тарас ШЫРЫ, Барысаўскі раён. Фота аўтара



Гісторыя аднаго прадмета

Матуля часта раскажвала мне пра вайну... Людзі бягуць у лес, уцякаюць ад фашыстаў, ад іх самалётаў, што нізка гудуць над бульбонікам, раскідаючы смиротныя бомбы. Мама са мною ў прыполе паўзе па полі ў лес. А ў вёсцы ўжо гараць хаты, свірны, сады — усё было ў агні...

Вядома, я гэтага не памятаю і толькі цяпер разумею: нас маглі і не быць...

Памятаю ад тых падзеяў з'яўляецца швейная машынка, якую бацька закатаў у садзе. Ён так казаў: «Калі застанемся жыць, дык будзе як жыць». І праўду казаў. Адраза пасля вайны выкапалі яе, абгарэную, і вярнулі да жыцця. Гэтая машынка і цяпер стаіць у мяне і

ШВЕЙНАЯ МАШЫНКА

займае пачэснае месца разам з іншымі рэчамі.

Яна столькі паслужыла людзям дзякуючы ўмелым рукам маёй мамы! Шыліся буркі, кажуці, паддэўкі, паліто, галіфэ, кашулі і шмат чаго іншага. Мама была швачкай-самавучкай, сама рабіла выкрайкі і даламагала людзям, чым магла, а яны — нам, бо бацькі ўжо не было, а мы, дзеці, хацелі есці.

Як скрозь доўгі-доўгі сон, я ўспамінаю дзень Перамогі. Перамогі чакалі ўсе: і малыя, і дарослыя. Каля дзясятка цягнікоў стаіць на нашай станцыі Хальч. Салдаты-пераможцы павыходзілі з вагонаў, бо невядома калі яны паедуць далей — праз дзень ці праз тры. Называўся моцнае «Ура» нясецца далёка-далёка. Казалі, што яно было чуваць у Чэцвернях, Бабуўцах. Тым больш,

падтрымлівалася яшчэ стрэламі з вінтовак, пісталетаў, разрывамі ракет, музыкай гармоніка.

Мы з мамай ціхенька выходзім з хаты, слухаем гэтую музыку Перамогі. Мама прытульвае мяне да сябе. А дзесяць ў хаце ўжо стаіць адкапаная швейная машынка...

Ганна ПЛЯХАВА, Жлобінскі раён

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СПМК № 127»

ОАО «СПМК № 127» сообщает о проведении закрытой подписки на акции

Дополнительная эмиссия проводится для увеличения уставного фонда Общества. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств Общества.

Объем эмиссии 4834840251 белорусский рубль, который состоит из 2180803 акций номинальной стоимостью 2217 белорусских рублей каждая. Цена подписки на 1 (одну) акцию – 2217 белорусских рублей. Порядок расчета и выплаты дивидендов по дополнительно выпускаемым акциям – согласно порядку, существующему для акций первого выпуска и оговоренному в уставе Общества.

Место проведения закрытой подписки: г. Минск, ул. Инженерная, 22. Подписка проводится в период с 16.01.2014 г. по 20.01.2014 г. включительно. Время проведения закрытой подписки: с 9.00 по 15.00 в рабочие дни.

Заявки акционеров на приобретение дополнительных акций Общества удовлетворяются в порядке их получения Обществом путем заключения договоров подписки. В заключении договора подписки может быть отказано в случаях, если: размер объявленного уставного фонда достигнут; срок проведения подписки истек; проведение подписки приостановлено или заведено уполномоченным государственным органом; в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Оплата акций осуществляется акционером в денежной или неденежной форме. Возможна оплата акций частично в денежной и частично в неденежной форме. В случае оплаты акций в денежной форме, оплата акций осуществляется белорусскими рублями в наличном или безналичном порядке. Оплата акций в неденежной форме осуществляется имуществом. Имущество, передаваемое в счет оплаты акций, должно принадлежать акционеру на праве собственности и не иметь обременений на залогах и арестах. Акционер должен предоставить независимую оценку имущества, передаваемого в счет оплаты акций.

Успевшим досрочно прекращения проведения закрытой подписки на акции считать достижение объявленного размера уставного фонда до конца срока подписки. В случае превышения объявленного уставного фонда, средства акционеров засчитываются пропорционально имеющимся у них акциям первого выпуска, в случае недостижения объявленного уставного фонда, закрытая подписка на акции признается несостоявшейся, перечисленные акционерами средства возвращаются инвесторам (акционерам). При признании закрытой подписки на акции несостоявшейся, запрет выпуска акций территориальным органом по ценным бумагам либо Департаментом по ценным бумагам, средства возвращаются инвесторам (акционерам) в течение 1 месяца с даты, когда стало известно, что подписка не состоялась, либо на выпуск акций наложен запрет.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Минск, ул. Инженерная, 22, и по телефону: 8 (017) 344-53-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 30 января 2014 года повторных торгов по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов (наименование продаваемого имущества)	Самолёт «CESSNA CITATION X», девятиместный, с двумя турбореактивными двигателями, серийный номер 750-0300, регистрационный номер OE-NAK, 2009 год выпуска, цвет белый с красным.
Начальная цена	42 260 400 000 белорусских рублей
Сумма задатка	4 200 000 000 белорусских рублей
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327-40-22

* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) документации.

Местонахождение продаваемого имущества – территория аэропорта «Минск-1».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104970119 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; покупатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190389588.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.

Аукцион проводится 30 января 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Применяются, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 16.01.2014 по 27.01.2014 включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22; (017) 327-48-36 – УП «Минский городской центр недвижимости».

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану», опубликованную в газете «Звезда» № 243 за 27.12.2013

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства администрации Московского района г. Минска», доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в проектную декларацию «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану», опубликованную в газете «Звезда» № 243 за 27.12.2013.

Абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Начало основного периода строительства объекта – 1 квартал 2014 года. Окончание строительства – 3 квартал 2015 года».

Абзац десятый изложить в следующей редакции: «Получено разрешение Госстройнадзора от 10.01.2014 № 2-203Ж-048/13».

Дополнительно для привлечения должников к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 16 квартир на 3, 5 этажах, в том числе:

- 4 (четыре) однокомнатные квартиры общей площадью 45,56 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере 13 356 000 рублей, эквивалентной 1 400 долларов США по курсу, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на 14.01.2014;
- 2 (две) двухкомнатные квартиры общей площадью 55,5 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере 13 356 000 рублей, эквивалентной 1 400 долларов США по курсу, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на 14.01.2014;

Документы для заключения договоров будут приниматься с 22.01.2014. Прием заявления осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продлеваемых квартир.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и КУП «УКС администрации Московского района г. Минска» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие опубликованной ранее.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и о работе по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, ул. Копыля, 20, к. 2, тел. 200-06-85.

Сайт компании: www.ukс-mb.by.

Уважаемые акционеры ОАО «Черметремонт»!

27 января 2014 года в 12.00 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Черметремонт», место проведения собрания – по месту нахождения Общества: 223017, Минский р-н, п. Гатово, ОАО «Черметремонт», актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О совершении крупных сделок.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 17.01.2014. Место и время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 11.00 до 12.00 по месту его проведения.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на внеочередном собрании акционеров представителю. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителя).

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 17.00, начиная с 17.01.2014 в приемной ОАО «Черметремонт», а в день проведения собрания – с 11.00 до 12.00 по месту его проведения.

Дирекция Наблюдательный совет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

28 января 2014 года проводит 1А повторный аукцион от 28 июня 2013 года

Номера лотов	Наименование имущества	Износ %	Начальная цена торгов, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
4	Станок для заточки круглых плашек, модельМФ-27А	39,6	602 500	120 000
5	Станок для заточки круглых плашек, модельМФ-27А	39,6	1 205 000	241 000
9	Электроагрегат АД 30 Т-400 М 2	99	1 821 000	364 000
18	Домкрат автомобильный	99,5	38 000	7 000
20	Домкрат гидравлический, ДГ-30 ОСТ 133-2626-75	100	484 000	96 000
21	Домкрат гидравлический, ДГ-30 ОСТ 133-2626-75	100	484 000	96 000
22	Домкрат гидравлический	100	230 000	46 000
23	Домкрат гидравлический	100	230 000	46 000
24	Домкрат гидравлический	100	290 000	58 000
31	Прибор 134 Н	52,9	2 343 100	468 000
32	Противопожарная колонка КПА	62,3	575 500	115 000
33	Строп специальный АС 847000	54,2	235 800	47 000

Адрес нахождения имущества: г. Минск, ул. Карвата, 88. Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казимир, д. 2, 6-й этаж 28 января 2014 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами до 17.00 23 января 2014 года. Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Минск, ул. Казимир, д. 2, 6-й этаж, каб. 603.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи 28 января 2014 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5-ти банковских дней, нерезиденты Республики Беларусь в течение 10-ти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bks.by.

Извещение о проведении аукциона № 1А от 28.06.2013 опубликовано в газете «Звезда» от 25.05.2013 № 94.

Управляющий ОАО «Мозырьдрев» объявляет о проведении торгов по продаже имущества. Торги проводятся в форме открытого аукциона. Торги состоятся 29 января 2014 года в 11.00 по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Социалистическая, 115.

№ лота	Наименование объекта, краткая характеристика объекта (лота)	Начальная цена продажи, руб. (без уплаты НДС)	Задаток, руб.	Шаг аукциона, %	Затраты на подготовку документации
Лот № 32	Фрезерный станок ФСШ-1А, инв. № 187	6 927 924	692 792	5	1 110 182
Лот № 33	Универсально-заточный полуавтомат, инв. № 322	15 704 410	1 570 441	5	1 110 182
Лот № 34	Станок заточный для дисков с тв. спл. пластинами ВЗ-464, инв. № 173	4 500 190	450 019	5	1 110 182
Лот № 37	Линия кромоформирования МОК 4, инв. № 108	10 177 472	1 017 747	5	1 110 182
Лот № 38	Шлифовально-продольно-поперечный станок (итальян), инв. № 114	14 030 042	1 403 042	5	847 571
Лот № 39	Филильтр ФКМД-1-1500 м3, инв. № 280	1 875 079	187 508	5	1 110 182
Лот № 40	Филильтр ФКМД-1-2000 м3, инв. № 368	2 250 095	225 010	5	1 110 182
Лот № 41	Рефлексивная лента «Клевер», инв. № 240	6 675 489	667 549	5	1 110 182
Лот № 42	Круглошлифовальный станок ЦБ-2, инв. № 46	4 781 452	478 145	5	1 110 182
Лот № 43	Станок 4 х стог. строг. С-16 инв. № 219	10 239 097	1 023 910	5	1 110 182
Лот № 46	Сверлильно-гориз. станок, инв. № 58	5 684 450	568 445	5	1 110 182
Лот № 47	Станок зарезки на УС, инв. № 138	3 375 142	337 514	5	1 110 182
Лот № 49	Шлифовальный станок, инв. № 55	1 942 964	194 296	5	1 110 182
Лот № 54	Компрессор NS 18 S/200, инв. № 469	5 403 353	540 335	5	1 110 182
Лот № 58	Станок токарный, инв. № 168	10 430 415	1 043 042	5	1 141 697
Лот № 61	Аппарат сварочный, инв. № 132	2 196 968	219 697	5	1 075 127
Лот № 63	Сушильный конвейер, инв. № 85	13 395 098	1 339 510	5	1 141 697
Лот № 64	Система пневмотранспорта, инв. № 141	902 816	90 282	5	1 141 697
Лот № 65	Вайма универсальная сборочная, инв. № 145	4 115 963	411 596	5	1 141 697
Лот № 66	Аппарат «Мультиплаз», инв. № 482	6 084 467	608 447	5	1 141 697
Лот № 67	Трансформатор сварочный, инв. № 6761	972 263	97 226	5	1 141 697
Лот № 70	Ленточный транспортер 35м.п., инв. № 1222	4 950 209	495 021	5	1 141 697
Лот № 71	Влагомер (лаборант), инв. № 320	745 646	74 565	5	1 141 697
Лот № 72	Бензокосилка «Нора», инв. № 5470	2 063 574	206 357	5	1 141 697
Лот № 74	Кромкошлифовальный станок, инв. № 6774	2 771 170	277 117	5	1 141 697
Лот № 76	Круглошлифовальный станок ЦБ-2, инв. № 6459	2 250 095	225 010	5	1 141 697
Лот № 77	Круглошлифовальный станок ЦБ-2М, инв. № 590	2 868 871	286 887	5	1 141 697
Лот № 78	Круглошлифовальный станок ЦБ-2К, инв. № 5478	2 531 357	253 136	5	1 141 697
Лот № 79	Насос К45/30, инв. № 6067	1 425 060	142 506	5	1 141 697
Лот № 80	Насос К45/30, инв. № 6068	1 425 060	142 506	5	1 141 697
Лот № 81	Вайма веерная, инв. № 227	5 730 523	573 052	5	847 571
Лот № 82	Вайма веерная, инв. № 6731	5 730 523	573 052	5	847 571
Лот № 83	Вайма пневматическая, инв. № 267	8 118 241	811 824	5	847 571
Лот № 84	Вайма универсальная, инв. № 279	8 118 241	811 824	5	847 571
Лот № 85	Вайма универсальная, инв. № 328	8 118 241	811 824	5	847 571
Лот № 86	Вайма для сращивания заготовок, инв. № 228	8 118 241	811 824	5	847 571
Лот № 87	Пресс макет, инв. № 61н	3 325 175	332 318	5	847 571
Лот № 89	Сверлильно-присадочный станок, инв. № 70	5 403 968	540 397	5	847 571
Лот № 90	Рольганг инв. № 1763 (5-ед.) длина 2210	959 251	95 925	5	847 571
Лот № 91	Станок ИРД-6 обрабатывающе-центрирующий, инв. № 6732	7 185 696	718 570	5	847 571
Лот № 92	Рольганг инв. № 1763 (11 ед.) длина 500	6 785 029	675 033	5	847 571
Лот № 93	Станок «ЗССЕТР» с программным управлением, инв. № 5074	7 018 906	701 891	5	847 571
Лот № 94	Пресс винтовой б/у, инв. № 381	1 250 053	125 005	5	847 571
Лот № 95	Резервер, инв. № 178	5 972 806	597 281	5	847 571
Лот № 96	Фрезерный станок деревообрабатывающий, инв. № 74	4 768 207	476 821	5	847 571
Лот № 97	Таль ручная, инв. № 29	1 875 079	187 508	5	847 571
Лот № 99	Пресс вертикальный, инв. № 5733	6 957 923	695 792	5	847 571
Лот № 100	Агрегат сварочный АС-315, инв. № 6455	5 954 322	595 437	5	847 571
Лот № 101	Сверлиль, многосторонний станок, инв. № 186	5 086 087	508 609	5	847 571
Лот № 102	Насос ЦШВ 8-45-125, инв. № 6065	2 155 403	215 540	5	1 141 697
Лот № 103	Станок СВПЧ-2, инв. № 1272	1 263 869	126 387	5	1 141 697
Лот № 105	Котел ДКВР 4/13 (на дров. топливо), инв. № 157	5 445 682	544 568	5	1 141 697
Лот № 106	Котел ДКВР 4/13-М, инв. № 160	3 611 652	361 165	5	1 141 697
Лот № 107	Котел паровой Е 1/9-М, инв. № 379	3 291 917	329 192	5	1 141 697
Лот № 108	Котел паровой Е 1/9 (дровяной), инв. № 380	4 030 459	403 046	5	1 141 697
Лот № 109	Насос К-80-65-160 (7,5/3000), инв. № 57	1 131 298	113 130	5	1 141 697
Лот № 111	Таль ручная, инв. № 329	244 108	24 411	5	1 141 697
Лот № 112	Насос БКС 2/26 А, инв. № 6415	1 687 571	168 757	5	1 141 697
Лот № 113	Тележка гидравлическая Т-255, инв. № 225	743 781	74 378	5	1 141 697
Лот № 116	Станок токарный, инв. № 16	3 069 603	306 960	5	1 141 697
Лот № 117	Станок «Артмастер», инв. № 6687	10 901 238	1 090 124	5	1 141 697
Лот № 118	Рубильная машина (передвижная), инв. № 6866	29 022 487	2 902 249	5	1 141 697
Лот № 119	Устройство мягкого пускателя, инв. № 6867	1 687 571	168 757	5	1 141 697
Лот № 120	Компрессорная передвижная станция 5,25А (Полтава), инв. № 110	7 652 750	765 275	5	1 141 697
Лот № 121	Аппарат сварочный полуавтомат ВДГ-303, инв. № 377	4 135 438	413 544	5	1 141 697
Лот № 122	Тележка гидравлическая, инв. № 98	785 103	78 510	5	1 141 697
Лот № 123	Компрессор 11В/50СМ, инв. № 478	1 870 391	187 039	5	1 141 697
Лот № 125	Циклон, инв. № 289	2 193 075	219 308	5	1 011 464
Лот № 126	Циклон, инв. № 470	16 793 280	1 679 328	5	1 078 034
Лот № 127	Циклон, инв. № 115	15 716 160	1 571 616	5	1 078 034
Лот № 128	Циклон, инв. № 374	5 571 180	557 118	5	1 011 464
Лот № 129	Циклон, инв. № 2010	13 023 360	1 302 336	5	1 078 034
Лот № 142	Автомашинка ГАЗ 53, инв. № 425	5 623 573	562 357	5	1 081 937
Лот № 150	Устройство навеса склада готовой продукции ДСП	197 890 000	3 957 800	5	8 573 566
Лот № 153	Здание мебельного цеха, здание бытового здания (мебельного цеха), здание бытовых помещений (мебельного цеха), площадка для складирования пиломатериалов и упаковки	889 650 462	17 793 009	5	14 784 990
Лот № 157	Учебно-лабораторный корпус, инв. № 270 общ. пл. 2055 кв.м; гараж – 167 кв.м, площадки – 50 кв.м; станция автотранспорта, инв. № 5304	895 046 400	17 900 928	5	14 165 153
Лот № 158	Здание сбергательной кассы	51 840 000	5 184 000	5	6

■ Фотафакт

Па вуліцы...тхара вадзілі!

Трымаць у якасці хатняга гадванца ката ці сабаку, час ад часу выгульваючы іх на павадку... Каго гэтым цяпер здзівілі? Вось тхор — зусім іншая справа.

Мінчанку Надзею і яе шустрою «кампаньёнку» па мянушцы Нюрка мы сустрэлі каля пакарнай часткі на вуліцы Машынабудульнікоў, акурат падчас прагулкаў.

— Гэта хатні тхор. Яму ўсяго толькі восем месяцаў, мы



Фота: Неліза БУЖАК

І ні разу не пашкадавалі. Нават муж Надзеі, які быў катгарычна супраць любой жывёлы ў доме, не ўстаў перад «абаяльнасцю» тхара. Нюрка вельмі пацешная, цікавая і любіць гуляцца з дзецьмі.

Карміць пушыстага непасреду можна тлушчым мясам, некаторымі відамі рыбы, каша-

мі. А таксама — якасным сухім кормам. Бавіць час ён заўжды «з карысцю»: гуляе з цацкамі, заглядае ва ўсе куты кватэры. Так што калі аднойчы прынесаце такую істоту ў сваё жытло, сумаваць вам дакладна не давядзецца.

Ганна ГАРУСТОВІЧ

1789 год — 225 гадоў таму нарадзіўся кі, беларускі жывапісец, графік, тэатральны мастак. Вучыўся ў Віленскім універсітэце ў Яна Русэма, затым выкладаў там перспектыву і кіраваў літаграфскай майстэрняй. Афармляў спектаклі ў тэатрах Мінска, Вільні, Варшавы. Аўтар літаграфіі з выявай віленскага касцёла св. Ганны, партрэтаў архітэктара Л. Стоўпа-Гуцявічына, жонкі, аўтар партрэта, малюнкаў кампазіцыі «Евангеліст Марк», пейзажаў, малюнкаў. Памёр у 1858 годзе.

1850 год — нарадзілася Соф'я Кавалеўская, сусветна вядомы матэматык, пісьменніца, публіцыстка, першая ў свеце жанчына-прафесар, член-карэспандэнт Пецярбургскай акадэміі навук. Нардзілася ў Маскве ў сям'і генерала В. В. Корвін-Крукіўскага, які паходзіў са старажытнага шляхецкага роду з Беларусі.

Ранняя дзяцінства і юнацтва правяла ў радавым маёнтку бацькі ў вёсцы Палібона тагачаснай Віцебскай губерні. Атрымала ўсебаковую адукацыю. Выдатны матэматычны здольнасці выявіліся ўжо ў раннім дзяцінстве. Доктар філасофіі, прыват-дацэнт Маскоўскага матэматычнага таварыства, член-карэспандэнт Расійскай акадэміі навук. Дасягнуць у другой палове XIX стагоддзя такога навуковага прызнання было для жанчыны з'явай надзвычайнай. Матэматык Соф'я Кавалеўская з дзяцінства уражала знаёмых сваімі здольнасцямі да навук. Не маючы матчынага выхавання ў Расіі, яна ў 1869-м паступіла ў Гейдэльбергскі ўніверсітэт. Затым брала ўрокі ў знакамитага матэматыка Карла Верштраса ў Берліне. А званне доктара філасофіі Кавалеўскай прысудзілі ў Гётынгенскім універсітэце. Соф'я Кавалеўская стала прафесарка кафедры матэматыкі ўніверсітэта Стэкгольма. Яна — аўтар шматлікіх прац па матэматычным аналізе, механіцы і астраноміі.

1939 год — 75 гадоў таму нарадзіўся (вёска Заполле Шклоўскага раёна) Васіль Васільевіч Шынкароў, беларускі гісторык, доктар гістарычных навук (1991). Аўтар навуковых прац па праблемах дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання, аграрнай палітыкі, ідэалогіі дзяржавы, занатворчасці.

Было сказана

Аляксандр ЕЛЬСКИ, пісьменнік, этнограф, гісторык, перакладчык, публіцыст:

«Калі бліжэй церпіць бяда, то трэба яе падтрымаць, хоць бы ён і саромеўся такой дапамогі».

СЁННЯ

Table with 3 columns: Сонца, Усход, Захад, Даўжыня дня. Rows for Minsk, Vitebsk, Magingy, Gomel, Grodno, Brest.

Месяц


Поўня 16 студзеня. Месяц у сур'і Рака.

Імяніны


Пр. Уляны, Серафіма, Сільвестра. К. Арнольда, Ізідара, Макара, Паўла.



ЗАЎТРА



...у суседзях



■ Інфарм-укол

«ХРАНІЧНЫЯ» МІНДАЛІНЫ БУДЗЕМ ВЫДАЛЯЦЬ

Адэноіды — захворванне, якое вельмі рэдка сустракаецца ў дарослых, чаго не скажаш пра дзяцей. Чаму так аб'яваецца? Як лячыць такіх дзяцей?

Як вядома, міндаліны дапамагаюць лобому з нас змагацца з бактэрыямі, што трапляюць у глотку пры дыханні і ўжыванні ежы, спрыяючы фарміраванню масцовага імунітэту — абараняюць ад узбуджальнікаў захворванняў. З 2 да 7 гадоў міндаліны працуюць вельмі напружана, паколькі пашыраецца колькасць кантактаў з навакольнымі, у выніку чаго дзіця хварэе на рэспіраторныя захворванні.

Паводле слоў валеолага 23-й дзіцячай паліклінікі г. Мінска Алены ГАРНІЦКАЙ, пры недастаткова моцным імунітэце — з-за спадчыннага аслаблення, экалагічных фактараў і іншых прычын — лімфадэны органы павялічваюцца ў аб'ёме. Павелічэнне міндалін паднябення называецца «гіпертрафія паднябенных міндалін», або танзіліт. Павялічэнне, хранічнае запаленае глотачнай міндаліны называецца «адэноіды».

Адэноіды спрыяюць і падаўжаюць хваробы трахеі і бронхаў — бронхіт, абструктыўны бронхіт, трахеіт, фарынгіт, могуць выклікаць аб'ёмнае правыя алергіі (у цяжкіх выпадках — бронхіальную астму, алергічную рыналітыю, аталічны дэрматыт). Шматразова павялічваюцца верагоднасць запаленчых працэсаў у глотцы, гартані, трахеі, бронхах, лёгкіх — а гэта ангіны, ларынгіты, трахеіты, бронхіты, пнеўманіі. Дрэннае дыханне праз нос спрыяе няправільнаму развіццю прыкусу, твару («адэноідны твар»).

ШТО СПРЫЯЕ АДЭНОІДАМ?

- спадчыннасць;
запаленчыя хваробы носа, горла, глоткі, рэспіраторныя вірусныя інфекцыі, адзёр, коклюш, шкарлятына, ангіны і інш.;
парушэнне харчавання — перакормленне;
спільнасць да алергічных рэакцый;
парушэнне аптымальнай вартасці паветра (надта цёпла, вельмі суха, шмат пылу, лішак бытавой хіміі, шкоднае рэчывы ў паветры);
Калі дзіця часта пактуе ад насмарку, які доўжыцца 10 дзён і больш, горш дыхае



носам, храпе падчас сну, пачало недачуваць (пералытвае, павялічвае гук тэлевізара), неабходна наведваць оталарынголога.
— Нельга дапускаць разрастання адэноідаў.
Адэноіды абавязкова трэба лячыць! Толькі не адэноіды, а хранічнае запаленчы працэс у іх. Каб прадупіць ускладненні.

ЯКІМ МОЖА БЫЦЬ ЛЯЧЭННЕ?

Мясцовае. Кроплі, арашэнні спізістай носа і насалготкі воднымі растворамі з супрацьзапаленчай, антыалергічнай і антымікробнай вартасцямі.
Агульнае. Вітаміны, сродкі, якія ўздзейнічаюць на імунную сістэму, вакцыны, фізіятэрапія (магніта-, лазератэрапія, інгаляцыі).
Гамеапатыя. Не праціпаказана.
Калі выяўляюцца змяненні з боку вушэй (атыт, дысфункцыя сляхвавых труб), хранічныя бронхалегчыныя захворванні, алергіі, то адэноіды, незалежна ад ступені іх павялічэння, абавязкова выдаляюцца. На сёння менавіта выдаленне з'яўляецца самым эфектыўным метадам лячэння адэноідаў.
Аперацыя выконваецца ў спрыяльных для дзіцяці час. Нельга выконваць яе падчас вострых рэспіраторных захворванняў і 3-4 тыдні пасля выздараўлення. Дзецям да 8 гадоў — без мясцовага абязбольвання.

пасля 8 гадоў спізістая насаглоткі змазваецца або арашаецца растворам лідакаіну. Малым дзецям гэта не робіцца з-за неабяпекі развіцця асфіксіі (удушша). Аперацыя не хваравітая і доўжыцца ўсяго 5-6 секунд. Ускладненні бываюць вельмі рэдка. Ад выдалення адэноідаў ультрагукамі і лазерам хірургі адмовіліся з-за больш высокай рызыкі ускладненняў.

Звычайна дзіця знаходзіцца ў стацыянары адны суткі.

ШТО РАБІЦЬ ПАСЛЯ ВЫПІСКІ ДАДОМУ?

У ложку трымаць дзіця не трэба, дастаткова толькі абмежаваць фізічную нагрузку. З-дзён не ўжываць гарачую і вострую ежу, кіслыя сокі і фрукты, газіраваныя напоі і марожанае. На 3-5 суткі пры адсутнасці павышанай тэмпературы, добрым заживанні ранкі ў глотцы можна наведваць дзіцячыя калектывы і выходзіць на вуліцу. Нельга толькі займацца спортам і наведваць басейн.

Поўнацэнна рана ў глотцы заживае праз 2-3 тыдні. Праз месяц ніякі абмежаванні ў ладзе жыцця і харчавання няма.

Адэноіды могуць пасля выдалення з'яўляцца зноў. Здарэцца гэта ў 5 працэнтах выпадкаў. Аднак гэта не азначае неабходнасці паўторнага хірургічнага ўмяшання. Адэноідная тканка можа з'яўляцца ў насалготцы не раней як праз 7-12 месяцаў. За гэты час паслявае аднавіцца функцыя сляхвавых труб, носа. Урэшце, з ростам дзіцяці павялічваюцца аб'ём насалготкі. Такім чынам, адноўленыя міндаліны не здольны аказаць ранаейшай адмоўнай ўплыў. Паўторнае выдаленне адэноідаў патрабуецца надзвычай рэдка.

САМАЕ ВАЖНАЕ У ПРАФІЛАКТЫЦЫ:

- 1. Загартоўванне з першых месяцаў жыцця.
2. Фізікультура і спорт.
3. Своечасовае лячэнне любых захворванняў верхніх дыхальных шляхоў.

Святлана БАРЫСЕНКА

Advertisement for 'Сюжетная калізія гэтага кароткага апавядання знітавала ў сабе столькі драматычных момантаў, што, аб'яваецца, на іх, то-небудзь іншы замакнуўся б на цэлы раман. Зрэшты, у Аляксандра Горбача, магчыма, усё яшчэ наперадзе.' Includes a logo for 'КОНКУРС АПАВЯДАНАННЯ' and the name 'Алесь БАДАК'.

Аперацыю медыкі — паспрабую даведацца, што тут пластыка... толькі шрам... Той жа Федзя Крот — стрыечны брат маёй маці... Думаець, мне хацелася на гадваць яму пра смерць жонкі пад жыяркай камбайна? Лёгка гаварыць ім пра іх мінулае, бо амаль усё ведаю, да цяжка выдамуць пра будучыню... Жанна, любячая мая, хачела са мной!

— Але, нікуды я не паеду. Тут маі хворыя, тут... Ты столькі гадоў памятаў пра мяне, хахаў, але... я ўжо іншая. Я не замужам, але сэрца мае несавабоднае, Алег, прабач... Тут ёсць настаўнік малады. Ён... думаю толькі пра яго... Ты — дзіўні! Няхай мужчыны могуць так доўга кахаць...

— Могуць! Толькі васьм жанчыны сляхвавы да здрадзі! — злосна выпаліў Алег. — Забярэ гэтае грошы — іх цэлы пакет, мне яны не патрэбны. У Мінск я еду ўжо зараз.

— Мне не трэба гэтыя грошы: яны зароблены падманам. Занесі лепш у царкву... Хаця ў царкву такія грошы надобра несяці, — прамовіла Жанна і выйшла з аўтамабіля.

Выйшаў і «экстрасэнс». Малады ладны стаўлі насупраць адно аднаго. Шалёны вецер яшчэ больш ускладзіў, Жанна ўжо не напружвала прыскусу, а проста трымала валасы... Алег да душыля крыўда і рэўнасць, а Жанна была спакойнай і аб'явае.

Трэба было развітацца. — Не возьмуць грошы нават у царкве? То няхай яні распа-

Назаўтра ўсё вёска толькі і гудзела пра тое, што хтосьці высляў мах з грошамі на вуліцы. Чуткі хадзілі праста неверагодны: спачатку гаварылі, што абрабавалі нейкіх інкасартаў. Але верх узяла іншая думка: гэта — грошы «хіраманта», якога як быццам захапілі і вывезлі ў Маскву. Калгасны пастух Рыгор, які і вясковыя дзеці, чуткі не цікавілі, а збіраў грошы, да абеду наступнага дня ён ужо меў «на рахунок» каля трых мільёнаў.

...Няшчасная Ліда Каленік у тую раніцу, ідучы на працу ў дзіцячы садок, знайшла каля плота 100-тысячную купюру. Добрая сэрцам, Ліда пайшла ў царкву, купіла і паставіла свечку «о здравіі» мужа. Няхай яго Бог даць здарова, нават калі ён там, у Падмаскоўі, бавіць час... з той ненавінай брутнечкай...

УСМІХНЕМСЯ

Што павінен умець мужчына:
1) Не маўчаць, калі прыгатавана смачна.
2) Моўчы есці, калі не смачна.
— Давай, проста пасядзім моўчы? Тут так прыгожа, не хачу парушаць гэтую цішыню...
— Цягну білет!
У маршрутку, набітай чыноўнікамі, грошы да вадзіцеля так і не дайшлі.

Дзяўчына — хлопцу:
— Тата хоча з табой бліжэй пазнаёміцца.
— Пасля таго, як ён дзве гады з сякерай ганяўся за мной па раёне? Ты здэкеушыся?
— Не, ты яму спадабаўся. Ён майстар спорту па бегу.



Advertisement for 'ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА'. Includes contact information for the editorial office, subscription rates, and a list of authors and contributors.